

Серыя «Беларускія Ёўраграматыкі»

Л. П. Баршчэўскі


Кароткая
ГРАМАТЫКА
ПОЛЬСКАЙ
МОВЫ



Серыя «Беларускія ЕўраГраматыкі»

Л. П. Баршчэўскі

Кароткая
ГРАМАТЫКА
ПОЛЬСКАЙ
МОВЫ



Мінск
«Радыёла-плюс»
2008

Серыя заснавана ў 2008 годзе

Куратар серыі Уладзімір Сіўчыкаў

Аўтар і выдавецтва выказваюць глыбокую ўдзячнасць за спрыянне і карысныя парады Генрыку Літвіну, Марыі Даманьскай і Аляксандру Варварскаму

Баршчэўскі, Л. П.

Б26 Кароткая граматыка польской мовы / Л. П. Баршчэўскі. –
Мінск : Радыёла-плюс, 2008. – 88 с. – (Серыя «Беларускія ЕўраГраматыкі»).

ISBN 978-985-448-087-9.

Польская мова, як з гісторычнага, так і з практичнага гледзішча, не чужая беларусу. На працягу стагоддзяў яна была адной з моў зносін, адной з літаратурных моў, што ў той ці іншай меры ўжываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Паралельнае функцыянаванне беларускай і польской моў прыводзіла да ўзаемных уплываў. Таму валоданне роднай мовай можа істотным чынам дапамагчы сучаснаму беларусу хутка і эфектыўна засвоіць блізкороднную польскую мову.

Выданне адрасуецца школьнікам, студэнтам, настаўнікам, выкладчыкам, усім, хто цікавіцца польской мовай і хоча аўладодаць ёю.

УДК 811.162.1(075.4)

ББК 81.2Пол-9

ISBN 978-985-448-087-9 © Баршчэўскі Л. П., 2008

© Афармленне. ПУП «Радыёла-плюс», 2008

ФАНЕТЫКА І ПРАВАПІС

АЛФАВІТ

Польская мова скарыстоўвае лацінскую графіку. Алфавіт польскай мовы складаецца з 32-х літар.

На пісьме кожнаму гуку нярэдка адпавядае адна і тая ж літара. Ніжэй прыводзіцца параўнальная табліца польскага алфавіта. Але трэба памятаць, што прыклады вымаўлення могуць быць толькі прыблізнымі.

Польскія літары	Вымаўленне і прыклады
<i>Aa</i>	Як беларускае а
<i>Aq</i>	Беларускае о , вымаўленае ў нос (падобна да он або да ом – у пазіцыі перад губнымі зычнымі)
<i>Bb</i>	Як беларускае б (перед літарай <i>i</i> вымаўляецца мякка); на канцы слова ці склада аглушаецца і тады вымаўляецца як п
<i>Cc</i>	Як беларускае ц . Перад літарай <i>i</i> вымаўляецца як с
<i>Ćć</i>	Як ць у заходнебеларускім вымаўленні (з невялікім прышэптваннем)
<i>Dd</i>	Як беларускае д ; на канцы слова або склада аглушаецца і тады вымаўляецца як т
<i>Ee</i>	Блізка да беларускага э
<i>Ęę</i>	Беларускае э , вымаўленае ў нос (падобна да эн або да эм – у пазіцыі перад губнымі зычнымі)
<i>Ff</i>	Як беларускае ф (перед літарай <i>i</i> вымаўляецца мякка)

<i>Gg</i>	Як беларускае выбухное г (г у класічным беларускім правапісе) у словах ганак , гонта , гузік (перед літарай <i>i</i> вымаўляеца мякка); на канцы слова або склада аглушаеца і тады вымаўляеца як к
<i>Hh</i>	Як беларускае х (даўней магло вымаўляцца як беларускае фрыкатыўнае г)
<i>Ii</i>	Найчасцей як беларускае і. У пазіцыі перед галоснымі <i>a, q, e, e, o, ó, u</i> не вымаўляеца, а пазначае мяккасць папярэдняга зычнага; пры падваенні звычайна вымаўляеца як йі
<i>Jj</i>	Як беларускае й
<i>Kk</i>	Як беларускае к (перед <i>i</i> вымаўляеца мякка)
<i>Ll</i>	Прамаўляеца як нешта сярэдняе паміж беларускім цвёрдым і мяккім л (сярэдненія ўрапейскае альвеалярнае <i>l</i>)
<i>Ll</i>	Як беларускае ў́ (даўней вымаўлялася як беларускае цвёрдае л)
<i>Mm</i>	Як беларускае м (перед літарай <i>i</i> вымаўляеца мякка)
<i>Nn</i>	Як беларускае н (перед літарай <i>i</i> вымаўляеца мякка)
<i>Nń</i>	Як беларускае нь
<i>Oo</i>	Як беларускае о , але ў ненаціскных пазіцыях не рэдукуеца
<i>Óó</i>	Як беларускае у
<i>Pp</i>	Як беларускае п (перед літарай <i>i</i> вымаўляеца мякка)
<i>Rr</i>	Амаль як беларускае р
<i>Ss</i>	Як беларускае с ; перед літарай <i>i</i> вымаўляеца як ś
<i>Śś</i>	Як сь у заходнебеларускім вымаўленні (з нёвялікім прышэптваннем)
<i>Tt</i>	Як беларускае т
<i>Uu</i>	Як беларускае у

<i>Ww</i>	Блізка да беларускага в (перед літарай <i>i</i> вымаўляеца мякка); пасля глухога зычнага або на канцы слова ці склада вымаўляеца як ф
<i>Yy</i>	Амаль як беларускае ы
<i>Zz</i>	Як беларускае з; на канцы слова або склада аглушаеца і тады вымаўляеца як s . Перад літарай <i>i</i> вымаўляеца як ź
<i>Žž</i>	Як зъ у заходнебеларускім вымаўленні (з нёвялікім прышэптваннем); на канцы слова або склада аглушаеца і тады вымаўляеца як ś
<i>Żż</i>	Як беларускае ж ; на канцы слова або склада аглушаеца і тады вымаўляеца як ш

У сучасным польскім правапісе існуюць таксама 7 дыграфаў (спалучэння дзвюх літар), якія вымаўляюцца наступным чынам:

Польскія дыграфы	Вымаўленне і прыклады
<i>Cz, cz</i>	Цвярдзей за беларускае ч ; падобна да спалучэння тш, вымаўленага вельмі злітна
<i>Ch, ch</i>	Як беларускае х
<i>Dz, dz</i>	Як беларускае злітнае дз ; перед літарай <i>i</i> вымаўляеца як dź
<i>Dź, dź</i>	Як дзъ у заходнебеларускім вымаўленні (з нёвялікім прышэптваннем); на канцы слова або склада аглушаеца і тады вымаўляеца як ć
<i>Dż, dż</i>	Цвярдзей за беларускае злітнае дж
<i>Rz, rz</i>	Як беларускае ж ; пасля глухога зычнага або на канцы слова ці склада аглушаеца і тады вымаўляеца як š
<i>Sz, sz</i>	Як беларускае ш

Прыведзеныя тут адпаведнікі гукаў, вядома ж, прыблізныя.

НАЦІСК І ІНТАНАЦЫЯ

Націск у польскай мове пастаянны і ў кожным выпадку (акрамя аднаскладовых слоў) падае на перадапошні склад у слове. Групу нешматлікіх выключэнняў – калі націск падае на трэці склад ад канца слова – утвараюць слова *Rzeczpospolita* (гістарызм і сучасны палітонім), запазычаныя слова з суфіксамі *-ika*, *-uka* (напрыклад, у словах: *logika* – логіка, *matematyka* – матэматыка, *fizyka* – фізіка), некаторыя іншыя запазычанні (напрыклад, у словах: *repertuar* – рэпертуар, *dżentelmen* – джэнтльмен, *wunderkind* – вундэркінд, *analiza* – аналіз, *hiperbolia* – гіпербала, *parabola* – парабала, *uniwersytet* – універсітэт, *mínimum* – мінімум і некаторыя іншыя), лічэбнікі *czterysta* – чатырыста, *siedemset* – семсот, *osiemset* – восемсот. Націск на трэцім складзе ад канца слова сустракаецца ў некаторых формах прошлага часу (1-я і 2-я асобы) і ўмоўнага ладу (напрыклад, у словаформах: *czytaliśmy* – мы чыталі, *szukaliście* – вы шукалі, *słyszałaby* – яна чула б.).

У дзеясловаў 1-й і 2-й асобы множнага ліку ўмоўнага ладу пад націскам стаіць чацвёрты склад ад канца слова (напрыклад, у словаформах: *chcieliśmy* – мы хацелі б., *miałybyście* – вы мелі б.).

У сваю чаргу, у некаторых запазычаннях (найчасцей з французскай мовы) націскным можа быць і апошні склад слова (напрыклад, у словах: *menu* – меню, *atelier* – атэлье; *studya* і да т. п.).

Інтанацыя польскага апавядальнаага сказа прыблізна супадае з інтанацыяй беларускага сказа такога самага тыпу. Інтанацыі пытальнага і загаднага сказаў у абедзвюх мовах таксама ў цэлым падобныя, але для польскіх сказаў характэрны больш моцны дынамічны націск.

МАРФАЛОГІЯ

У польскай мове маецца адзінаццаць часцін мовы: дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, займеннік, назоўнік, прыметнік, лічэбнік, прыслоўе, прыназоўнік, злучнік, выклічнік. Апрача таго маецца яшчэ шэраг узмацняльных часціц.

Да часцін мовы, якія ўваходзяць у катэгорыю імя, належаць назоўнік, прыметнік і лічэбнік.

ДЗЕЯСЛОЎ

Дзеяслоў – гэта самастойная і змяняльная часціна мовы, якая называе чыннасць асобаў, жывых і нежывых прадметаў і адказвае (у 3-й асобе) на пытанні: **што** робіць (рабіў, рабіла, рабілі, будзе рабіць, будуць рабіць)?; **што** з ім (ёю, імі) робіцца (рабілася, будзе рабіцца)?; **у якім** ён (яна, яно, яны) (быў, была, было, былі, будзе, будуць) **стане**?

Польскаму дзеяслову, як і беларускаму, уласцівыя наступныя катэгорыі:

а) трывання, якое бывае незакончаным і закончаным.
Параўнайце:

Mama Jasia przychodzi do sklepu warzywnego.

Ясева мама прыйдзіць у гароднінную краму (незак. тр.);

Mama Jasia przyszła do sklepu warzywnego.

Ясева мама прыйшла ў гароднінную краму (зак. тр.);

б) ладу, які можа быць абвесным, умоўным ці загадным.
Параўнайце:

Jacek pomaga bratu w odrabianiu lekcji.

Яцак дапамагае брату рыхтаваць урокі (абвесны лад);

Jacek pomógł bratu w odrabianiu lekcji.

Яцак бы дапамог брату рыхтаваць урокі (умоўны лад);

Jacki, pomóż bratu w odrabianiu lekcji!

Яцак, дапамажы брату зрабіць урокі! (загадны лад);

в) зваротнасці/незваротнасці.

Як і ў беларускай мове, польскія дзеясловы могуць быць зваротнымі. Зваротнасць польскага дзеяслова выяўляецца з дапамогай часціцы *się*, якая не толькі пішацца асобна ад дзеяслова, але можа знаходзіцца ў сказе і перад ім, прычым неабязважкова непасрэдна. Напрыклад:

Mój przyjaciel uczył się w szkole bardzo dobrze.

(Або: *W szkole mój przyjaciel się uczył bardzo dobrze.*)

Мой сябар вучыўся ў школе вельмі добра.

Асабовыя і безасабовыя формы дзеяслова

Польскі дзеяслво мае дзве формы:

- асабовыя, у якіх мы можам вызначыць асобу, лік, род, час, лад, трыванне, зваротнасць/незваротнасць;
- безасабовыя (інфінітыў; формы на *-no*, *-to*).

Заўвага: дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі мы будзем разглядаць тут як асобныя часціны мовы.

Асабовыя формы польскага дзеяслова звязаныя з катэгорыяй асобы.

У табліцы паказаныя асобы дзеяслова; паасобныя займеннікі гучачы вельмі блізка да іх беларускіх адпаведнікаў.

Асoba	Адзіночны лік	Множны лік
1	<i>ja – я</i>	<i>my – мы</i>

2	<i>ty – ты</i>	<i>wy – вы</i>
3	<i>on – ён, ona – яна, ono – яно</i>	<i>oni, one – яны</i>

Займеннік 3-й асобы множнага ліку *oni* стасуецца толькі да асобаў мужчынскага полу. У астатніх выпадках ужываецца займеннік *one*.

У польскай мове дзеясловы, асабліва ў 1-й і 2-й асобах адзіночнага і множнага ліку, найчасцей ужываюцца без асабовага займенніка. Напрыклад:

Posiedzieliśmy jeszcze z kwadrans.

Мы пасядзелі яшчэ якія пятнаццаць хвілін.

Займеннік ставіцца, калі ёсьць неабходнасць падкрэсліць, *хто* канкрэтна выконваў тое або іншае дзеянне.

My posiedzieliśmy jeszcze z kwadrans, zaś oni tak i nie przyszli.

Мы (а не хто іншы) пасядзелі яшчэ з пятнаццаць хвілін, а яны так і не прыйшли.

Лік дзеяслова

Як і ў беларускай мове, польскія дзеясловы могуць стаяць у адзіночным ці ў множнім ліку.

Адзіночны лік	Множны лік
<i>czytam – я чытаю</i>	<i>czytamy – мы чытаем</i>
<i>piszesz – ты пішаеш</i>	<i>piszecie – вы пішаце</i>
<i>gotuję – ён/яна гатуе</i>	<i>gotują – яны гатуюць</i>

Род дзеяслова

У адзіночным ліку дзеясловы стасуюцца з назоўнікамі (або займеннікамі) так сама, як і ў беларускай мове, адпаведна, у мужчынскім, жаночым або ніякім родзе.

Іншая сітуацыя з множным лікам. Гл. наступную табліцу:

Асобова-мужчынскія формы	Неасобова-мужчынскія формы
Стасующа толькі з асобамі (не дзецымі!) мужчынскага полу: <i>Studenci już przyjechali.</i> Студэнты ўжо прыехалі.	Стасующа з асобамі жаночага полу, дзецымі, жывёламі, раслінамі, іншымі прадметамі: <i>Studentki już przyjechały.</i> Студэнткі ўжо прыехалі.

Род дзеяслова можа быць вызначаны толькі ў дачыненні да формаў прошлага часу абвеснага або ўмоўнага ладу (як і ў беларускай мове), а таксама ў дачыненні да формы будучага часу, накшталт:

będę czytał – я буду чытаць (муж. р.),

będziesz siedziała – ты будзеш сядзець (жан. р.),

będą leciały – яны будуть ляцець (неасобова-мужчынская форма).

Тыпы спражэння дзеяслова

Цяперашні/просты будучы час абвеснага ладу

Польскія дзеясловы, падобна як і беларускія, маюць адны й тыя самыя мадэлі спражэння ў цяперашнім і простым будучым часе абвеснага ладу. У польскай мове звычайна вылучаюць чатыры асноўныя спражэнні. Спрагаючы польскія дзеясловы, трэба з'яўратаць увагу на магчымасць чаргавання зычных, чаргавання (выпадзення) галосных у паасобных асобовых формах. Той, хто ведае беларускую і расійскую мову, у большасці выпадкаў сам адчуе, якія змены тут могуць быць да месца.

(Памятайце, што польскае *rz* знаходзіцца там, дзе ў расійской мове эты малагічна стаіць мяккае *r*.)

У аднаскладовых (і вытворных ад іх шматскладовых) дзеясловах на *-ić*, *-uć* галосныя *i* і *u* захоўваюцца ва ўсіх формах (параўнай беларускае **біць**, але: **б'ю**).

Да першага спражэння належаць польскія дзеясловы з канчаткамі *-ę*, *-esz* у 1-й і 2-й асобах адзіночнага ліку. У інфінітыве гэтых дзеясловы могуць заканчвацца на:

- a) -c (*mówć* – магчы, *biec* – бегчы, *piec* – пячы);
- б) -ować (*malować* – маляваць, *pracować* – працеваць, *wędrować* – вандраваць);
- в) -ać, -nać (*zasiąć* – заснунць, *ciąć* – сячы; рэзаць, *ciągnąć* – цягнуць);
- г) -ść, -żć (*nieść* – несці, *wieźć* – везці);
- д) аднаскладовыя (і вытворныя ад іх) дзеясловы на *-ić*, *-uć*, *-yć* (*bić* – біць, *puć* – пляваць, *myć* – мыць);
- е) частка дзеясловаў на *-ać* (*brać* – браць, *łapać* – хапаць);
- ж) частка дзеясловаў на *-eć* (*pleć* – палаць, *drżeć* – дрыжаць, трэсціся).

Узоры спражэння пададзеныя ў наступных табліцах:

а) адзіночны лік

Інфінітыў	1	2	3
<i>mówć</i> – магчы	<i>mogę</i>	<i>możesz</i>	<i>może</i>
<i>malować</i> – маляваць	<i>maluję</i>	<i>malujesz</i>	<i>maluje</i>
<i>zasiąć</i> – заснунць	<i>zasnę</i>	<i>zaśniesz</i>	<i>zaśnic</i>
<i>nieść</i> – несці	<i>niosę</i>	<i>niesiesz</i>	<i>niesie</i>
<i>bić</i> – біць	<i>biję</i>	<i>bijesz</i>	<i>bije</i>
<i>brać</i> – браць	<i>biorę</i>	<i>bierzesz</i>	<i>bierze</i>
<i>pleć</i> – палаць *	<i>pielę</i>	<i>pielesz</i>	<i>piele</i>

б) множны лік

Інфінітыў	1	2	3
<i>mówić</i> – магчы	<i>możemy</i>	<i>możecie</i>	<i>mogać</i>
<i>malować</i> – маляваць	<i>malujemy</i>	<i>malujecie</i>	<i>malująć</i>
<i>zasiąć</i> – заснунць	<i>zaśniemy</i>	<i>zaśniecie</i>	<i>zasiąć</i>
<i>nieść</i> – несці	<i>niesiemy</i>	<i>niesicie</i>	<i>niosąć</i>
<i>bić</i> – біць	<i>bijemy</i>	<i>bijecie</i>	<i>bijąć</i>
<i>brać</i> – браць	<i>bierzemy</i>	<i>bierzecie</i>	<i>biorąć</i>
<i>pleć</i> – палаць	<i>pielęmy</i>	<i>pielecie</i>	<i>pieląć</i>

Да другога спражэння належашь польскія дзеясловы, якія маюць у 1-й і 2-й асобах адзіночнага ліку канчаткі адпаведна: *-e* і *-isz/-ysz*. Іх формы інфінітыва могуць заканчвацца на *-ic*, *-uc*, а таксама, у асобных выпадках, на *-ac* (*rozłączać* – раз’ядноўваць; *разлучаць*, *stać* – стаяць і да т. п.), *-ec* (*siedzieć* – сядзець, *leżeć* – ляжаць і да т. п.).

Узоры спражэння глядзі ў наступных табліцах:

а) адзіночны лік

Інфінітыў	1	2	3
<i>lubić</i> – любіць	<i>lubię</i>	<i>lubisz</i>	<i>lubi</i>
<i>suszyć</i> – сушыць	<i>suszę</i>	<i>suszysz</i>	<i>suszy</i>
<i>bać się</i> – баяцца	<i>boję się</i>	<i>boisz się</i>	<i>boi się</i>
<i>patrzeć</i> – глядзець	<i>patrzę</i>	<i>patrzysz</i>	<i>patrzy</i>
<i>stać</i> – стаяць	<i>stoję</i>	<i>stoisz</i>	<i>stoi</i>
<i>widzieć</i> – бачыць	<i>widzę</i>	<i>widzisz</i>	<i>widzi</i>

б) множны лік

Інфінітыў	1	2	3
<i>lubić</i> – любіць	<i>lubimy</i>	<i>lubicie</i>	<i>lubią</i>
<i>suszyć</i> – сушыць	<i>suszymy</i>	<i>suszyście</i>	<i>suszą</i>
<i>bać się</i> – баяцца	<i>boimy się</i>	<i>boicie się</i>	<i>boją się</i>
<i>patrzeć</i> – глядзець	<i>patrzymy</i>	<i>patrzycie</i>	<i>patrzą</i>
<i>stać</i> – стаяць	<i>stoimy</i>	<i>stoicie</i>	<i>stoją</i>
<i>widzieć</i> – бачыць	<i>widzimy</i>	<i>widzicie</i>	<i>widzą</i>

Да трэцяга спражэння належашь польскія дзеясловы, якія маюць у 1-й і 2-й асобах адзіночнага ліку канчаткі, адпаведна: *-am* і *-asz*. Звычайна гэтыя дзеясловы маюць інфінітыў на *-ac*, але сюды трэба аднесці і дзеяслово *mieć*. Падобныя дзеясловы ў беларускай мове

маюць у гэтых выпадках канчаткі *-аю* і *-аеш*. Параўн. наступную табліцу:

а) адзіночны лік

Інфінітыў	<i>słuchać</i> слушаць	<i>pytać</i> пытаць	<i>szukać</i> шукаць	<i>mieć się</i> пачувацца
1	<i>słucham</i>	<i>pytam</i>	<i>szukam</i>	<i>mam się</i>
2	<i>słuchasz</i>	<i>pytasz</i>	<i>szukasz</i>	<i>masz się</i>
3	<i>słucha</i>	<i>pyta</i>	<i>szuka</i>	<i>ma się</i>

б) множны лік

1	<i>słuchamy</i>	<i>pytamy</i>	<i>szukamy</i>	<i>mamy się</i>
2	<i>słuchacie</i>	<i>pytacie</i>	<i>szukacie</i>	<i>macie się</i>
3	<i>słuchają</i>	<i>pytają</i>	<i>szukają</i>	<i>mają się</i>

Нарэшце, да чацвёртага спражэння належашь польскія дзеясловы, якія маюць у 1-й і 2-й асобах адзіночнага ліку канчаткі, адпаведна: *-em* і *-esz*. Гэтыя дзеясловы маюць інфінітыў на *-ec* (апроч таго, таксама дзеяслово *jeść*). Падобныя дзеясловы ў беларускай мове часцей за ўсё маюць у гэтых выпадках канчаткі *-ю* і *-еши* (у выпадку дзеяслова *jeść* форма 1-й асобы адзіночнага ліку супадае з польскай цалкам!).

Параўнайце наступную табліцу:

а) адзіночны лік

Інфінітыў	<i>umieć</i> умець, магчы	<i>jeść</i> есці	<i>wiedzieć</i> ведаць	<i>porozumieć się</i> паразумецца
1	<i>umiem</i>	<i>jem</i>	<i>wiem</i>	<i>porozumiem się</i>
2	<i>umiesz</i>	<i>jesz</i>	<i>wiesz</i>	<i>porozumiesz się</i>
3	<i>umie</i>	<i>je</i>	<i>wie</i>	<i>porozumie się</i>

б) множны лік

1	umiemy	jemy	wiemy	porozumiemy się
2	umiecie	jecie	wiecie	porozumiecie się
3	umieją	jedzą	wiedzą	porozumieją się

Спражэнне дзеяслова *być* (быць) у цяперашнім часе абвеснага ладу (гл. табліцу):

Асоба	Адзіночны лік	Множны лік
1	jestem	jesteśmy
2	jesteś	jesteście
3	jest	są

Прошлы час абвеснага ладу

У прошлым часе дзеясловы, як і ў беларускай мове, змяняюцца адпаведна роду дапасаванага да іх назоўніка (займенніка). Аднак у польскіх дзеясловаў прошлага часу маюцца яшчэ і асабовыя канчаткі. Гл. наступныя табліцы:

а) адзіночны лік мужчынскага роду

Інфінітыў	<i>sprzątać</i> прыбіраць	<i>mieć się</i> пачуванца	<i>ciągnąć</i> цягнуць	<i>nieść</i> несці
1	sprzątałem	miałem się	ciągnąłem	niosłem
2	sprzątałeś	miałeś się	ciągnąłeś	niosłeś
3	sprzątał	miał się	ciągnął	niosł

б) адзіночны лік жаночага роду

1	sprzątałam	miałam się	ciągnęłam	niosłam
2	sprzątałaś	miałaś się	ciągnęłaś	niosłaś
3	sprzątała	miała się	ciągnęła	niosła

в) адзіночны час ніякага роду

3	sprzątało	miało się	ciągnęło	niosło
---	-----------	-----------	----------	--------

г) асабова-мужчынская форма множнага ліку

1	sprzątaliśmy	mieliśmy się	ciągnęliśmy	nieśliśmy
2	sprzątaliście	mieliście się	ciągnęliście	nieśliście
3	sprzątali	mieli się	ciągnęli	nieśli

д) неасабова-мужчынская форма множнага ліку

1	sprzątałyśmy	miałyśmy	ciągnęłyśmy	niosłyśmy
2	sprzątałyście	miałyście	ciągnęłyście	niosłyście
3	sprzątały	miały	ciągnęły	niosły

Спражэнне дзеясловаў *iść* – ісці і *jeść* – есці:

Асоба	Адзіночны лік			Множны лік	
	муж. р.	жан. р.	ніякі р.	асаб.-муж.	неасаб.-муж.
1	<i>szedłem,</i> <i>jadłem</i>	<i>szłam,</i> <i>jadłam</i>	—	<i>szliśmy,</i> <i>jadliśmy</i>	<i>szłyśmy,</i> <i>jadłyśmy</i>
2	<i>szedłeś,</i> <i>jadłeś</i>	<i>szłaś,</i> <i>jadłaś</i>	—	<i>szliście,</i> <i>jadliście</i>	<i>szłyście,</i> <i>jadłyście</i>
3	<i>szedł, jadł</i>	<i>szła, jadła</i>	<i>szło, jadło</i>	<i>szli, jedli</i>	<i>szły, jadły</i>

Складаны будучы час

Формы складанага будучага часу ўтвараюцца двумя спосабамі. У абодвух выпадках ужываецца форма будучага часу дзеяслова *być* у спалучэнні з другой часткай. Гэтай другой часткай можа быць:

- адпаведная родавая форма 3-й асобы прошлага часу;
- інфінітыў дзеяслова (гэта форма цяпер ужываецца досыць рэдка).

Гл. наступную табліцу:

а) адзіночны лік

czekać – чакаць		
Асона	першы варыянт	другі варыянт
1	<i>będę czekać (czekała, czekało)</i>	<i>będę czekać</i>
2	<i>będziesz czekać (czekała, czekało)</i>	<i>będziesz czekać</i>
3	<i>będzie czekać (czekała, czekało)</i>	<i>będzie czekać</i>

б) множны лік

Асона	Першы варыянт	Другі варыянт
1	<i>będziemy czekali (czekały)</i>	<i>będziemy czekać</i>
2	<i>będziecie czekali (czekały)</i>	<i>będziecie czekać</i>
3	<i>będą czekali (czekały)</i>	<i>będą czekać</i>

Умоўны лад

Дзеясловы ўмоўнага ладу ўтвараюцца, падобна як і ў беларускай мове, з дапамогай часціцы *-by*. Адрозненне палягае ў тым, што польская часціца пішацца злітна з асновай дзеяслова прошлага часу, незалежна ад родавай формы, а у дадатак, да польскай часціцы могуць далучацца яшчэ і асабовыя канчаткі. Часціца *-by* разам з асабовымі канчаткамі можа таксама адлучацца ад дзеяслова і далучацца да іншага слова ў сказе (калі гэтае слова заканчваецца на галосны). Напрыклад:

Chce, żebyśmy wszyscy odpowiedzieli na to pytanie.
Хачу, каб мы ўсе адказалі на гэтае пытанне.

Узоры спражэння дзеясловаў ва ўмоўным ладзе пададзеныя ў наступнай табліцы:

а) адзіночны лік мужчынскага роду

Інфінітыў	<i>sprzątać</i>	<i>mieć się</i>	<i>ciągnąć</i>	<i>nieść</i>
1	<i>sprzątałbym</i>	<i>miałbym się</i>	<i>ciągnąłbym</i>	<i>niósłbym</i>
2	<i>sprzątałbyś</i>	<i>miałbyś się</i>	<i>ciągnąłbyś</i>	<i>niósłbyś</i>
3	<i>sprzątałby</i>	<i>miałby się</i>	<i>ciągnąłby</i>	<i>niósłby</i>

б) адзіночны лік жаночага роду

1	<i>sprzątałabym</i>	<i>miałabym się</i>	<i>ciągniałabym</i>	<i>niosłabym</i>
2	<i>sprzątałabyś</i>	<i>miałabyś się</i>	<i>ciągniałabyś</i>	<i>niosłabyś</i>
3	<i>sprzątałaby</i>	<i>miałaby się</i>	<i>ciągniałaby</i>	<i>niosłaby</i>

в) адзіночны час ніякага роду

3	<i>sprzątałoby</i>	<i>miałoby się</i>	<i>ciągniałoby</i>	<i>niosłoby</i>
---	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

г) асабова-мужчынская форма множнага ліку

1	<i>sprzątałyśmy</i>	<i>mielibyśmy się</i>	<i>ciągnelibyśmy</i>	<i>nieślibyśmy</i>
2	<i>sprzątałyście</i>	<i>mielibyście się</i>	<i>ciągnelibyście</i>	<i>nieślibyście</i>
3	<i>sprzątałyby</i>	<i>mieliby się</i>	<i>ciągneliby</i>	<i>nieśliby</i>

д) неасабова-мужчынская форма множнага ліку

1	<i>sprzątałyśmy</i>	<i>mialibyśmy się</i>	<i>ciagnelibyśmy</i>	<i>nioslibyśmy</i>
---	---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

2	<i>sprzątałybyście</i>	<i>miałybyście się</i>	<i>ciagnęłybyście</i>	<i>niosłybyście</i>
3	<i>sprzątałyby</i>	<i>miałyby się</i>	<i>ciagnęłyby</i>	<i>niosłyby</i>

Загадны лад

Дзеясловы першага спражэння ўтвараюць форму 2-й асобы адзіночнага ліку ад адпаведнай асновы абвеснага ладу з нулявым канчаткам. Напрыклад:

wieźć (везці) – *wieziesz* – *wieź*;
wziąć (узяць) – *weźmiesz* – *weź*;
bić (біць) – *biją* – *bij*.

Фіналь *-ij* з'яўляецца ў форме 2-й асобы загаднага ладу таксама, калі аснова заканчваецца на спалучэнне зычных, напрыклад:

zaśniąć (ад: *zasnąć* – заснуць),
rwiąć (ад: *rwać* – рваць),
ciagnąć (ад: *ciągnąć* – цягнуць).

Дзеяловы другога, трэцяга і чацвёртага спражэння ўтвараюць форму 2-й асобы адзіночнага ліку ад асновы абвеснага ладу 3-й асобы множнага ліку. Пры гэтым карнявое *o* ў аднаскладовых формах звычайна чаргуецца з *ó*, а мяккі губны зычны канца асновы робіцца цвёрдым. Напрыклад:

patrzeć (глядзець, пазіраць) – *patrzą* – *patrz*;
stać (стаяць) – *stoją* – *stój*;
mówić (казаць, гаварыць) – *mówią* – *mów*;
sprzątać (прыбіраць) – *sprzątają* – *sprzątaj*;
zrozumieć (зразумець) – *zrozumieją* – *zrozumiej*.

Безасабовая форма на *-no*, *-to*

Асаблівасцю польскай мовы, у параўнанні з беларускай, ёсць наяўнасць так званай безасабовай формы дзеяслова, якая мае нязменны канчатак *-o*. Важна правільна ўмесьці перакладаць фразы з адпаведнай канструкцыяй. Напрыклад:

Brano pod uwagę, że samolot przyleciał z opóźnieniem na godzinę.

Было прынята пад увагу, што самалёт прыляцеў са спазненнем на гадзіну.

Powiedzono, że autobus przyjedzie jutro.

Нам сказалі, што аўтобус прыедзе заўтра.

Wsparto go w czasie jego pobytu na emigracji.

Яго падтрымалі, калі ён быў у эміграцыі.

Роля дзеяслова ў сказе

У сказе дзеяловы могуць выконваць ролю:

a) выказніка або яго часткі; напрыклад:

Dziś bardzo boli mnie głowa.

Сёння ў мяне моцна баліць галава.

Podczas polowania zabito cztery kaczki.

Падчас палявання забілі чатыры качкі.

Lubię przeglądać albumy z fotografiami.

Я люблю праглядаць альбомы з фатаграфіямі.

б) дзейніка (датычыць інфінітыва); напрыклад:

Grać w piłkę nożną jest interesujące.

Гуляць у футбол – цікавы занятак.

ДЗЕЕПРЫМЕТНІК І ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ

Дзеепрыметнікі ўтвараюцца ад дзеясловаў, выказваюць чыннасць або стан і падзяляюцца на дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану. Адказваюць у назоўным склоне на пытанні: які?, якая?, якое?, якія?, хто?

Дзеепрыметнікі незалежнага стану ўтвараюцца толькі ад дзеясловаў незакончанага трывання. Да асновы 3-й асобы множнага ліку дадаюцца суфікс *-qc-* і родава-склонавы канчатак, такі самы, як у прыметніка. Напрыклад:

siedzieć – siedzą – siedzący – (той, які) сядзіць;

siedząca – (тая, якая) сядзіць;

siedzące – (тое, якое) сядзіць;

plakać – płaczą – płaczący – (той, які) плача;

placząca – (тая, якая) плача;

placzące – (тое, якое) плача;

mówić – mówić – mówiący – (той, які) гаворыць;

mówiąca – (тая, якая) гаворыць;

mówiące – (тое, якое) гаворыць;

rozumieć – rozumieć – rozumiejący – (той, які) разумее;

rozumiejąca – (тая, якая) разумее;

rozumiejące – (тое, якое) разумее.

Дзеепрыметнікі залежнага стану ўтвараюцца ад асноў прошлага (у асобных выпадках цяперашняга) часу пераходных дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання з дапамогай суфіксаў *-n-*, або *-on-*, або *-t-*, або *-et-* (выбар падказваюць аналагічныя формы ў беларускай мове) і родава-склонавых канчатак. Напрыклад:

podziwiać – podziwiany – (які выклікае) захапленне;

podziwiana – (якая выклікае) захапленне;

podziwiane – (якое выклікае) захапленне;

widzieć – widziany – (у)бачаны;

widziana – (у)бачаная;

widziane – (у)бачанае;

zatopić – zatopiony – затоплены;

zatopia – затопленая;

zatopione – затопленае;

kuć – kuty – каваны, куты;

kuta – каваная, кутая;

kute – каванае, кутае;

zająć – zajęty – заняты;

zajęta – занятая;

zajęte – занятые.

Складенне дзеепрыметнікаў

Дзеепрыметнікі скланаюцца, як і прыметнікі, і маюць 6 склонаў: назоўны (Н.), родны (Р.), давальны (Д.), вінавальны (В.), творны (Т.), месны (М.). Гл. наступную табліцу:

а) мужчынскі род адзіночнага ліку

Н.	<i>siedzący</i> які сядзіць	<i>zajęty</i> заняты	<i>mówiący</i> які гаворыць	<i>rozumiejący</i> які разумее
Р., В. (адушаў- лённы)	<i>siedzącego</i>	<i>zajętego</i>	<i>mówiącego</i>	<i>rozumiejącego</i>
Д.	<i>siedzącemu</i>	<i>zajętemu</i>	<i>mówiącemu</i>	<i>rozumiejącemu</i>
В. (неаду- шаўл.)	<i>siedzący</i>	<i>zajęty</i>	<i>mówiący</i>	<i>rozumiejący</i>

T.	<i>siedzącym</i>	<i>zajętym</i>	<i>mówiącym</i>	<i>rozumiejącym</i>
M.	<i>siedzącym</i>	<i>zajętym</i>	<i>mówiącym</i>	<i>rozumiejącym</i>

б) ніякі род адзіночнага ліку

H.	<i>siedzące</i>	<i>zajęte</i>	<i>mówiące</i>	<i>rozumiejące</i>
P.	<i>siedzącego</i>	<i>zajętego</i>	<i>mówiącego</i>	<i>rozumiejącego</i>
D.	<i>siedzącemu</i>	<i>zajętemu</i>	<i>mówiącemu</i>	<i>rozumiejącemu</i>
B.	<i>siedzące</i>	<i>zajęte</i>	<i>mówiące</i>	<i>rozumiejące</i>
T.	<i>siedzącym</i>	<i>zajętym</i>	<i>mówiącym</i>	<i>rozumiejącym</i>
M.	<i>siedzącym</i>	<i>zajętym</i>	<i>mówiącym</i>	<i>rozumiejącym</i>

в) жаночы род адзіночнага ліку

H.	<i>siedząca</i>	<i>zajęta</i>	<i>mówiąca</i>	<i>rozumiejąca</i>
P.	<i>siedzącej</i>	<i>zajętej</i>	<i>mówiącej</i>	<i>rozumiejącej</i>
D.	<i>siedzącej</i>	<i>zajętej</i>	<i>mówiącej</i>	<i>rozumiejącej</i>
B.	<i>siedzącq</i>	<i>zajętą</i>	<i>mówiącq</i>	<i>rozumiejącąq</i>
T.	<i>siedzącq</i>	<i>zajętą</i>	<i>mówiącq</i>	<i>rozumiejącąq</i>
M.	<i>siedzącej</i>	<i>zajętej</i>	<i>mówiącej</i>	<i>rozumiejącej</i>

г) асабова-мужчынскай форма множнага ліку

H.	<i>siedzący</i>	<i>zajęci</i>	<i>mówiący</i>	<i>rozumiejący</i>
P.	<i>siedzących</i>	<i>zajętych</i>	<i>mówiących</i>	<i>rozumiejących</i>
D.	<i>siedzącym</i>	<i>zajętym</i>	<i>mówiącym</i>	<i>rozumiejącym</i>
B.	<i>siedzących</i>	<i>zajętych</i>	<i>mówiących</i>	<i>rozumiejących</i>
T.	<i>siedzącymi</i>	<i>zajętymi</i>	<i>mówiącymi</i>	<i>rozumiejącymi</i>
M.	<i>siedzących</i>	<i>zajętych</i>	<i>mówiących</i>	<i>rozumiejących</i>

д) неасабова-мужчынскай (жаноча-рэчавая) форма множнага ліку

H.	<i>siedzące</i>	<i>zajęte</i>	<i>mówiące</i>	<i>rozumiejące</i>
P.	<i>siedzących</i>	<i>zajętych</i>	<i>mówiących</i>	<i>rozumiejących</i>
D.	<i>siedzącym</i>	<i>zajętym</i>	<i>mówiącym</i>	<i>rozumiejącym</i>
B.	<i>siedzące</i>	<i>zajęte</i>	<i>mówiące</i>	<i>rozumiejące</i>
T.	<i>siedzącymi</i>	<i>zajętymi</i>	<i>mówiącymi</i>	<i>rozumiejącymi</i>
M.	<i>siedzących</i>	<i>zajętych</i>	<i>mówiących</i>	<i>rozumiejących</i>

Дзеепрыислоўі

Дзеепрыислоўе – нязменная часціна мовы, якая ўтвараеца ад дзеяслова і адказвае на пытанні: **што робячы?, у якім стане знаходзячыся?**

Польскія дзеепрыислоўі падзяляюцца на дзеепрыислоўі адначасовасці і дзеепрыислоўі папярэднясці.

Дзеепрыислоўі адначасовасці ўтвараюцца з дапамогай суфікса *-qc*, які далучаецца да асновы дзеяслова 3-й асобы множнага ліку незакончанага трывання, напрыклад:

czekać – czekajq – czekając;
chcieć – chcq – chcąc;
umieć – umiejq – umiejąc.

Дзеепрыислоўі папярэднясці ўтвараюцца ад асновы дзеясловаў прошлага часу закончанага трывання з дапамогай суфіксаў *-szy, -wszy*, напрыклад:

pomóc (дапамагчы) – pomógł – pomóglisy;
napisać (напісаць) – napisal – napisawszy.

Значэнні польскіх дзеепрыметнікаў і дзеепрыислоўяў ілюструе наступная табліца:

Інфінітыў	<i>czytać</i> – чытаць	<i>przeczytać</i> – прачытаць
дзеепрыметнік незалежнага стану	<i>czytający</i> – які чытае, які чытаў	–
дзеепрыметнік залежнага стану	<i>czytany</i> – чытаны	<i>przeczytany</i> – прачытаны
дзеепрыслоёе адначасовасці	<i>czytając</i> – чытаючы	–
дзеепрыслоёе папярэднясці	–	<i>przeczytawszy</i> – прачытаўшы

У сказе дзеепрыметнікі могуць выконваць ролю:

а) азначэння, напрыклад:

W kuchni czekał przygotowany przez mamę posiłek.

На кухні чакаў падрыхтаваны мамаю абед.

б) часткі складанага выказніка, напрыклад:

Uczniowie byli mocno zainteresowani propozycją skrócenia lekcji.

Вучні былі вельмі зацікаўленыя пропановай скараціць урокі.

в) дзейніка, напрыклад:

Zebrani w auli czekali na znanego mówcę.

Тыя, што сабраліся ў залі, чакалі вядомага прамоўцу.

Дзеепрыслоўі звычайна выконваюць функцыю акалічнасці, напрыклад:

Grał zawsze w karty oszukując.

Ён заўсёды гуляў у карты махлюючы.

НАЗОЎНІК

Назоўнік – гэта самастойная і змяняльная часціна мовы, якая не-пасрэдна называе прадмет, паняцце, асобу ці істоту, апрадмечаную дзейнасць або апрадмечаную якасць. У назоўным склоне назоўнікі адказваюць на пытанні: **хто?** або **што?**

Польская назоўнікі можна падзяліць на агульныя (напрыклад: *książka* – кніжка, *rzeka* – рака, *spotkanie* – сустрэча, *zajec* – заяц, *brzoza* – бяроза), збіральныя (напрыклад: *wojsko* – армія, войска; *tlum* – натоўп, тлум; *rycerstwo* – рыцарства, *wspólnota* – супольнасць) і ўласныя (напрыклад: *Warszawa* – Варшава, *Białoruś* – Беларусь, *Dorota* – Дарота, *Mazury* – Мазуры, *Warta* – Варта).

Назоўнікі ў польскай мове выяўляюць катэгорыі роду, мужчынскай асобы, адушаўлённасці/неадушаўлённасці, ліку, склону.

Катэгорыя роду

Усе польскія назоўнікі, як і беларускія, належаць да аднаго з трох родаў: мужчынскага, жаночага або ніякага.

Назоўнікі мужчынскага роду ў назоўным склоне адзіночнага ліку найчасцей маюць нулявы канчатак (напрыклад: *rycerz* – рыцар, *kwiatek* – кветка, *zbiór* – збор і г. д.). Да мужчынскага роду належыць таксама досьць вялікая група назоўнікаў з канчаткам *-a*, якія звычайна абазначаюць людзей паводле іх занятку, прафесіі, сацыяльнага становішча, іншай характэрнай якасці (напрыклад: *turysta* – турыст, *dentysta* – зубны лекар, дантыст; *arystokrata* – арыстакрат, *obronca* – абаронца, *twórca* – творца, *značka* – знаўца і г. д.).

Канчатак *-o* можна сустрэць у назоўнікаў мужчынскага роду з ласкальна-памяншальнымі значэннямі (напрыклад: *dziadunio* – дзядулечка, *wijscio* – дзядзечка, *stryjcio* – дзядзечка, уласныя імёны *Jasio* – ад: *Jan*; *Kazio* – ад: *Kazimierz*; *Józio* – ад: *Józef*; *Popieluszko* – прозвішча і г. д.), канчатак *-e* – у слове *książę* (князь).

Да жаночага роду належаць большасць назоўнікаў з канчаткамі назоўнага склону адзіночнага ліку *-a* (напрыклад: *kobieta* – жанчына, *lalka* – лялька, *piekarnia* – пякарня, *kania* – каня, канюк; уласныя імёны *Wisła* – Вісла, *Elżbieta* – Эльжбета, Альжбета; *Zosia* – Зося,

Portugalia – Партугалія і г. д.) або *-i* (напрыклад: *pani* – спадарыня, пані; *gospodynī* – гаспадыня, *wychowawczynī* – выхавацелька і г. д.). Частка назоўнікаў жаночага роду – якія найчасцей адпавядаюць падобным назоўнікам беларускай мовы – мае ў назоўным склоне адзіночнага ліку нулявы канчатак, напрыклад: *radość* – радасць, *rzecz* – рэч, *noc* – нач, *dłonί* – далонь і г. д.

Да назоўнікаў ніякага роду належаць назоўнікі, якія маюць у назоўным склоне адзіночнага ліку канчаткі: *-o* (за выняткам згаданых назоўнікаў мужчынскага роду), напрыклад: *dziecko* – дзіця, *boisko* – пляцоўка, *bloco* – гразь, бруд і г. д.; *-e* (напрыклад: *cierplenie* – пакута, *zaufanie* – давер, *pole* – поле, *cięcie* – разрэз, удар, шнар і г. д.); *-ę* (за выняткам вышэйзгаданага назоўніка *książę*), напрыклад: *cielę* – цяля, *zwierzę* – жывёла, *imię* – імя і г. д.; *-ut*, напрыклад: *muzuem* – музей, *sanatorium* – санаторый, *gremium* – супольнасць, увесь склад і г. д.

Катэгорыя мужчынскай асобы

Адметнасцю граматычнага ладу польскай мовы ёсць тое, што назоўнікі падзяляюцца:

а) на тыя, што адзначаюць асоб мужчынскага полу (напрыклад: *mężczyzna* – мужчына, *aktor* – акцёр, актор, *student* – студэнт, *sąsiad* – сусед і г. д.) і

б) на ўсе астатнія.

Фармальна катэгорыя мужчынскай асобы знаходзіць сваё граматычнае выяўленне толькі ў назоўным (напрыклад: *mężczyźni*, *aktorzy*, *studenci*, *sąsiedzi* і г. д.) і вінавальным (*mężczyzn*, *aktorów*, *studentów*, *sąsiadow*) склонах множнага ліку – прычым не толькі ў адпаведных формах назоўнікаў, але таксама і ў формах прыметнікаў, прыналежных займеннікаў, дзеясловаў і дзееприметнікаў (гл. вышэй).

Катэгорыя адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці

Катэгорыя адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці ў дачыненні да назоўнікаў польскай мовы шмат у чым супадае з адпаведнай катэгорыяй назоўнікаў беларускай мовы. Адрозненне складаюць назоўнікі

жаночага роду, якія ў форме вінавальнага склону множнага роду скланаюцца, як неадушаўлённыя назоўнікі (беларускае: Я бачу жанчын – польскае: *Widzę kobietę*). Акрамя таго, некаторыя неадушаўлённыя назоўнікі мужчынскага роду (найчасцей яны адзначаюць назвы грыбоў, песень, танцаў, марак аўтамабіляў, цыгарэт) скланаюцца на ўзор адушаўлённых (напрыклад: *zapalila papierosa* – яна закурыла цыгарэту, *zatańczył krakowiaka* – ён станцаваў кракавяк, *przypięstem rydza* – я прынёс рыжык і г. д.).

Катэгорыя ліку

Большасць польскіх назоўнікаў (як і беларускіх) мае формы адзіночнага і множнага ліку. Вынятак складаюць так званыя singularia tantum (напрыклад: *rycerstwo* – рыцарства, *odzież* – адзежа, *zdrowie* – здароўе, *piękno* – прыгажосць, *srebro* – срэбра, *gnój* – гной, *pieprz* – перац і г. д.) і pluralia tantum (напрыклад: *usta* – рот, *wrota* – вароты, *brednie* – трывзненне, лухта; *wakacje* – вакацыі, канікулы; *nożyczki* – нажніцы і г. д.).

Некаторыя назоўнікі адзіночнага ліку маюць у множным ліку адпаведнікі з іншымі каранямі, напрыклад: адз. л. *rok* (год) – мн. л. *lata*; адз. л. *człowiek* (чалавек) – мн. л. *ludzie* (параўн. бел. людзі).

У назоўным склоне множнага ліку назоўнікі маюць канчаткі:

а) *-i* (асабова-мужчынскія назоўнікі, напрыклад: *adwokaci* – адвакаты, *Białorusini* – беларусы, *sąsiedzi* – суседзі, *diplomaci* – дыпламаты і г. д.; неасабова-мужчынскія назоўнікі мужчынскага і жаночага роду з асновай на *-g*, *-k*, напрыклад: *rurociągi* – трубоправоды, *krzaki* – кусты; *ląki* – лугі, сенажаці; *suszarki* – сушылкі, сушыльні; *wagi* – вагі, шалі і г. д.; назоўнікі жаночага роду, што заканчваюцца на мяккі зычны асновы, напрыклад: *pieśni* – песні, *osći* – косці рыбы, асцюкі; *więzi* – повязь, лучнасць і г. д.);

б) *-y* (асабова-мужчынскія назоўнікі з асновай адзіночнага ліку на *-g*, *-k*, *-r*, а таксама з суфіксам *-ec*, напрыклад: *filolodzy* – філолагі, *urzędnicy* – чыноўнікі, *kantory* – мяняллы, *skwery* – скверы, *komputery* – камп'ютары, *głupcy* – дурні, ёлупні і г. д.; неасабова-мужчынскія назоўнікі мужчынскага і жаночага роду з асновай на цвёрды зычны, напрыклад: *psy* – сабакі, *domy* – дамы, хаты; *rany* – раны,

raty – рáты, долі; *perły* – пярліны, жэмчуг і г. д.; некаторыя назоўнікі жаночага роду з асновай на зацвярдзелы зычны, напрыклад: *rzeczy* – рэчы, *myszy* – мышы і інш.);

в) *-e* (асабова-мужчынскія і неасабова-мужчынскія назоўнікі мужчынскага роду так званага мякага тыпу, а таксама назоўнікі, што заканчваюцца ў назоўным склоне адзіночнага ліку на *-nin*, напрыклад: *koszykarze* – баскетбалісты, *pokoje* – пакоі, *pamiątki*, *węże* – змеі, *Americanie* – амерыканцы і г. д.; назоўнікі жаночага роду, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку заканчваюцца на *-ia* або на *-i*, напрыклад: *szatnie* – гардэробы, распранальні; *kawiarnie* – кавярні, *panie* – спадарыні, *gospodynie* – гаспадыні і г. д., а таксама большасць іншых назоўнікаў жаночага роду з асновай на мяккі або на зацвярдзелы зычны, напрыклад: *niedziele* – нядзелі, *gałęzie* – галіны, *kolacje* – вячэры, *wieże* – вежы, *noce* – ночы, *smysze* – павадкі, шворкі; *dłonie* – далоні, *wsie* – вёскі, сёлы і г. д.);

г) *-owie* (асабова-мужчынскія займеннікі, якія абазначаюць ступені святацтва, ганаровыя тытулы і званні ў грамадзянскай, ваенай і палітычнай іерархіі, формы на *-log*, *-mistrz*, *-ek*, з асноваю на *-r*, *-n*, напрыклад: *mężowie* – мужы, *wujowie* – дзядзькі, *królowie* – каралі, *generalowie* – генералы, *wójtowie* – войты, *burmistrzowie* – бурмістры, *dziadkowie* – дзед і баба, *rektorowie* – рэктары, *bohaterowie* – героі, *opiekunowie* – апекуны, выхавальнікі і г. д.);

д) *-a* (усе назоўнікі ніякага роду, некаторыя старадаўнія асабова-мужчынскія, а таксама некаторыя запазычаныя з іншых моў неасабова-мужчынскія назоўнікі мужчынскага роду). Напрыклад: *jeziora* – азёры, *płuska* – лёгкія, *ustronia* – зацішныя месцы, закуткі; *strzemiona* – страмёны, *muzea* – музеі, *tanga* – танга (множны лік), (але: *dzieci* – дзеці, *bracia* – браты, *książęta* – князі, *akta* – дакументы, акты; *koszta* – кошты і г. д.

Катэгорыя склону. Тыпы скланення назоўнікаў

Польскія назоўнікі, апрача вядомых нам з беларускай мовы шасці склонаў, маюць яшчэ і сёмы – так званы *клічны* склон – зрэшты, харектэрны толькі для назоўнікаў мужчынскага і жаночага роду

адзіночнага ліку (у астатніх выпадках функцыю клічнага склона выконвае назоўны склон). Рэшткі клічнага склону захаваліся і ў беларускай мове – асабліва ў экспрэсіўнай мове. Параўнайце: **хлопча**, **сябра**, **дружка**, **Ляўоне**, **Mihaсю** (у паўднёва-заходніх і паўночна-заходніх беларускіх гаворках клічны склон ужываецца з часткай іншых назоўнікаў не толькі мужчынскага, але і жаночага роду, напрыклад: **мамо**, **тато**, **Васё**, **Ганно** і г. д.).

У асновах польскіх назоўнікаў пры іх скланенні – як і ў беларускай – нярэдка адбываюцца *чаргаванні* гукаў. Найбольш тыповыя прыклады такіх чаргаванняў пададзены ў наступных парадынальных табліцах.

а) Чаргаванні зычных (месны склон адзіночнага ліку, які ў шэрагу выпадкаў супадае з давальным, а таксама з клічным; асабова-мужчынскія формы назоўнага склону множнага ліку – толькі для польскай мовы):

Польск. чарга- ванне	Н. адз. ліку	М. (+Д.) адз. ліку	Н. мн. ліку	Бел. чарга- ванне	Н. адз. ліку	М. (+Д.) адз. ліку
<i>ch↔ś</i>	<i>Włoch</i>		<i>Włosi</i>	<i>x↔sc</i>		
<i>ch↔sz</i>	<i>much</i>	<i>musze</i> (+Д.)			<i>муха</i>	<i>мусе</i> (+Д.)
<i>d↔dż</i>	<i>ogród</i>	<i>ogrodzie</i> (+Кл.)	<i>sąsiedzi</i>	<i>d↔dż</i>	<i>агарод</i>	<i>агародзе</i>
	<i>sąsiad</i>	<i>sąsiedzie</i> (+Кл.)			<i>сусед</i>	<i>суседзе</i> (+Кл.)
	<i>zgoda</i>	<i>zgodzie</i> (+Д.)			<i>згода</i>	<i>згодзе</i> (+Д.)
	<i>dyktando</i>	<i>dyktandzie</i>				
<i>g↔dż</i>	<i>filolog</i> <i>droga</i>	<i>drodze</i> (+Д.)	<i>filolodzy</i>	<i>g↔zъ</i>	<i>дарога</i>	<i>дарозе</i> (+Д.)
<i>k↔c</i>	<i>Słowak</i> <i>ręka</i> <i>muzyka</i>	<i>ręce</i> <i>muzyce</i> (+Д.)	<i>Slowacy</i> <i>ręce</i>	<i>k↔ц</i>	<i>рука</i>	<i>руцэ</i> (+Д.)
					<i>музыка</i>	<i>музыцы</i> (+Д.)

<i>s↔ś</i>	<i>kłos</i> <i>mecenas</i> <i>rosa</i> <i>mięso</i> <i>krzesło</i> <i>wiosna</i>	<i>kłosie</i> (+Кл.) <i>mecenasie</i> (+Кл.) <i>rosie</i> (+Д.) <i>mięsie</i> <i>krześle</i> <i>wiośnie</i> (+Д.)	<i>mecenasi</i>	<i>c↔ś</i>	колас	коласе
<i>st↔ść</i>	<i>turysta</i> <i>most</i> <i>miasto</i> <i>lista</i>	<i>turyście</i> (+Д.) <i>mośćcie</i> (+Кл.) <i>mieście</i> <i>lisicie</i> (+Д.)	<i>turyści</i>	<i>st↔ść</i>	турыст мост места ліст	турысце (+Кл.) мосце месце лісце
<i>t↔ć</i>	<i>student</i> <i>konto</i> <i>karta</i>	<i>studencie</i> (+Кл.) <i>koncie</i> <i>karcie</i> (+Д.)	<i>studenci</i>	<i>t↔ć</i>	студэнт карта	студэнце (+Кл.) карце (+Д.)
<i>z↔ź</i>	<i>łobuz</i> (гарэза; нягоднік) <i>Francuz</i> <i>koza</i> <i>żelazo</i>	<i>łobuzie</i> (+Кл.) <i>Francuzie</i> (+Кл.) <i>kozie</i> (+Д.) <i>żelazie</i>	<i>łobuzi</i> <i>Francuzi</i>	<i>z↔ź</i>	француз каза жалеза	французе (+Кл.) казе (+Д.) жалезе

6) Чаргаванні галосных:

Польск. чарга- ванне	Н. (адз. або мн. лік)	Ускосныя склоны (адз. або мн. лік) ці Н. мн. ліку	Бел. чарга- ванне	Н. адз. ліку	Ускосныя склоны (адз. або мн. лік)
<i>e↔[-]</i>	<i>chłopiec</i> <i>lew</i> <i>krew</i> <i>czekoladka</i> <i>klatka</i>	<i>chłopca</i> <i>lwa</i> <i>krwi</i> <i>czekoladek</i> <i>klatek</i>	<i>a↔[-]</i> <i>[-]↔a</i>	хлопец леў	хлонца льва
<i>[-]↔e</i>				шакалад- ка клетка	
<i>a↔e</i>	<i>świat</i> (свет) <i>powiat</i> (павет)	<i>świecie</i> <i>powiecie</i>			
<i>ę↔ą</i>	<i>ręka</i> (рука) <i>dziewczęta</i> (дзяўчата) <i>święto</i> (свята) <i>dąb</i> (дуб) <i>głąb</i> (глыбіня) <i>lag</i> (пойма; поплаў)	<i>rąk</i> <i>dziewcząt</i> <i>świąt</i> <i>dęby</i> <i>głębi</i> <i>legu</i>			
<i>ą↔ę</i>					
<i>ó↔o</i>	<i>Bóg</i> (Бог) <i>ogród</i> (сад; агарод) <i>rola</i> (ралля) <i>siostra</i> (систра) <i>pole</i> (поле)	<i>Boga</i> <i>ogrodu</i> <i>ról</i> <i>sióstr</i> <i>pól</i>			
<i>o↔ó</i>					

Звычайна вылучающа тры тыпы скланення польскіх назоўнікаў:
паводле мужчынскага, ніякага і жаночага ўзору.

у наступнай табліцы прыводзяцца варыянты скланення паводле музчынскага ўзору:

Адз. лік								Канчат- кі
H.	<i>pan –</i>	<i>talerz –</i>	<i>brat –</i>	<i>pilot –</i>	<i>slup –</i>	<i>Jasio –</i>	<i>stól –</i>	
P.	<i>pana</i>	<i>talerza</i>	<i>brata</i>	<i>pilota</i>	<i>słupa</i>	<i>Jasik</i>	<i>stół</i>	<i>[-], -o</i>
D.	<i>panu</i>	<i>talerzowi</i>	<i>bratu</i>	<i>pilotowi</i>	<i>słupowi</i>	<i>Jasia</i>	<i>stolu</i>	<i>-a, -u</i>
B.	<i>pana</i>	<i>talerz</i>	<i>brata</i>	<i>pilota</i>	<i>słup</i>	<i>Jasiowi</i>	<i>stołowi</i>	<i>-u, -owi</i>
T.	<i>panem</i>	<i>talerzem</i>	<i>bratem</i>	<i>pilotem</i>	<i>słupem</i>	<i>Jasia</i>	<i>stół</i>	<i>-a, [-]</i>
M.	<i>panu</i>	<i>talerzu</i>	<i>bracie</i>	<i>pilocie</i>	<i>słupie</i>	<i>Jasiem</i>	<i>stolem</i>	<i>-em</i>
Кл.	<i>Panie</i>	<i>talerzu</i>	<i>bracie</i>	<i>pilocie</i>	<i>słupie</i>	<i>Jasiu</i>	<i>stole</i>	<i>-u, -e</i>
Мн. лік								
H.	<i>panowie</i>	<i>talerze</i>	<i>bracia</i>	<i>piloci</i>	<i>słupy</i>	<i>Jasiowie</i>	<i>stoły</i>	<i>-owie, -e,</i>
P.	<i>panów</i>	<i>talerzy</i>	<i>braci</i>	<i>pilotów</i>	<i>słupów</i>	<i>Jasiów</i>	<i>stolów</i>	<i>-a, -i, -y</i>
D.	<i>panom</i>	<i>talerzom</i>	<i>braciom</i>	<i>pilotom</i>	<i>słupom</i>	<i>Jasiom</i>	<i>stolom</i>	<i>-ów, -y, -i</i>
B.	<i>panów</i>	<i>talerze</i>	<i>braci</i>	<i>pilotów</i>	<i>słupy</i>	<i>Jasiów</i>	<i>stoly</i>	<i>-om</i>
T.	<i>panami</i>	<i>talerzami</i>	<i>braćmi</i>	<i>pilotami</i>	<i>słupami</i>	<i>Jasiami</i>	<i>stolami</i>	<i>-ów, -e,</i>
M.	<i>panach</i>	<i>talerzach</i>	<i>braciach</i>	<i>pilotach</i>	<i>słupach</i>	<i>Jasiach</i>	<i>stolach</i>	<i>-i, -y</i>
								<i>-ami, -mi</i>
								<i>-ach</i>

У родным склоне адзіночнага ліку ўсе адушаўлённыя назоўнікі, а таксама назвы месяцаў, гульняў, танцаў, адзінак вымярэння, посуду, інструментаў, частак цела, назоўнікі з суфіксамі *-ik* або *-yk*, шэраг назваў гарадоў маюць канчатак *-a*, напрыклад: *chłopca* (хлопца), *inteligenta* (інтэлігента), *marca* (сакавіка), *pokera* (покера), *walca* (вальса), *talerza* (талеркі), *młota* (молата), *palca* (пальца), *urzędnika* (службоўца), *słownika* (слоўніка), *Belgijczyka* (бельгійца), *Krakowa* (Кракава), *Petersburga* (Пецярбурга), *Wiednia* (Вены) і г. д. У іншых выпадках у давальнym склоне адзіночнага ліку выступае *-u*. У давальнym склоне адзіночнага ліку абсалютная большасць назоўнікаў гэтага тыпу скланення мае канчатак *-owi*. Канчатак *-i* або *-y* адсутнічае.

прыме неявлікай групай назоўнікай, з большага аднаскладовых: *Bogi*, *panu*, *ojciu* (пану, спадару), *ksiądz* (святару, ксяндзу), *bratu* (брату), *palcu*, *chłopcu*, *diabłu* (д'яблу, чорту), *kotu* (кату), *lwi* (льву), *psi* (сабаку), *chłopu* (селяніну), *katu* (кату) і некаторыя іншыя.

У вінавальнym склоне адзіночнага ліку, як і ў беларускай мове, адушаўлённыя назоўнікі маюць тыя самыя канчаткі, што і ў родным склоне, а неадушаўлённыя – тыя самыя, што ў назоўным склоне.

У месным склоне адзіночнага ліку ў назоўніках з асновай на *ś*, *ć*, *ż*, *dź*, *ń*, *j*, *s*, *sz*, *rz*, *ż*, *cz*, *dż*, *c*, *dz*, *g*, *k*, *ch*, у назоўніках *pan*, *syn* (сын), *dom* ужываеца канчатак *-i*, у астатніх выпадках – канчатак *-e* (напрыклад: (o) *strusiu* – страўсе, *kapciu* – пантофлі, *labędziu* – лебедзі, *koniu* – кані, *kraju* – краі, *ciosu* – удары, *smakoszu* – ласуне, *pisarzu* – пісьменніку, *wężu* – змяі, *sandaczu* – судаку, *koci* – коўдры, *rydzu* – рыжыку, *ociągiu* – цягніку, *rynku* – рынку, *ruchu* – руху і г. д., але: (o) *dębie* – дубе, *karpie* – карпе, *promie* – пароме, *stawię* – ставе, *fotografie* – фатографе, *sołtysie* – солтысе, *wozie* – возе, *lodzie* – лёдзе, *polocie* – палёце, *komputerze* – камп'ютары, *dole* – доле, *opiekunie* – апекуне і г. д.).

Формы клічнага склону ў цэлым супадаюць з формамі меснага склону, толькі назоўнікі на *-ec*, а таксама назоўнікі *Bóg*, *człowiek*, *pan* маюць форму клічнага склону на *-e*. Параўнайце формы назоўнага і клічнага склону: *chłopiec* – *chłopczek*, *starzec* (старац, стары) – *starcze*, *ojciec* (бацька, айцец) – *ojcze*, *Bóg* – *Boże*, *człowiek* – *człowiecze*, *pan* – *panie*.

У родным склоне множнага ліку канчатак *-ów* маюць назоўнікі з асновай на цвёрды зычны, напрыклад: *opiekunów*, *kotów*, *owadów* (насякомых), *dźwigów* (ліфтаў), *ptaków* (птушак), *włosów* (валасоў), *obozów* (лагераў), *gromów* (грамоў), *komputerów*, *kawałów* (анекдотаў) і г. д.; некаторыя назоўнікі з асновай на мяккі або зацвярдзелы зычны, напрыклад: *pokojów*, *ucznów* (вучняў). Аднак большасць назоўнікаў з асновай на мяккі або зацвярдзелы зычны мае канчаткі *-i* або *-y*, напрыклад: *nauczycieli* (настаўнікаў), *gości* (гасцей), *słoni* (сланоў), *strusi*, *dziennikarzy* (журналістаў), *graczy* (гульцоў), *mieczy* (мячоў), *ratuszy* (ратуш) і г. д.

У творным склоне множнага ліку абсалютная большасць назоўнікаў мае канчатак **-ami**, але зредку можа сустрэцца і канчатак **-mi** (*ludźmi, gośćmi, braćmi, końmi, książmi, przyjaciółmi* – сябрамі і г. д.).

Паводле нестандартнага ўзору скланяеца часта ўжывальны назоўнік *przyjaciel* – сябар (гл. табліцу ніжэй):

	Адз. лік	Мн. лік
Н.	<i>przyjaciel</i>	<i>przyjaciele</i>
Р.	<i>przyjaciela</i>	<i>przyjaciół</i>
Д.	<i>przyjaciełowi</i>	<i>przyjaciołom</i>
В.	<i>przyjaciela</i>	<i>przyjaciół</i>
Т.	<i>przyjacielem</i>	<i>przyjaciółmi</i>
М.	<i>przyjacielu</i>	<i>przyjaciolach</i>
Кл.	<i>przyjacielu</i>	–

Ніжэйпададзеная табліца ілюструе скланенне назоўнікаў паводле ніякага ўзору:

Адз. лік					Канчат- кі/суфікс	
Н.	<i>pograni-cze</i> – памежжа	<i>światło</i> – свято	<i>cielę</i> – цыля	<i>znamię</i> – знак; радзімка	<i>muzeum</i> – музей	<i>-e, -o, -ę, -um</i>
Р.	<i>pograni-cza</i>	<i>światła</i>	<i>cielęcia</i>	<i>znamie-nia</i>	<i>muzeum</i>	<i>-a, -um</i>
Д.	<i>pograni-czu</i>	<i>światłu</i>	<i>cielęciu</i>	<i>znamie-niu</i>	<i>muzeum</i>	<i>-i, -um</i>
В.	<i>pograni-cze</i>	<i>światło</i>	<i>cielę</i>	<i>znamię</i>	<i>muzeum</i>	<i>-e, -o, -ę, -um</i>
Т.	<i>pograni-czem</i>	<i>światłem</i>	<i>cielęciem</i>	<i>znamie-niem</i>	<i>muzeum</i>	<i>-em, -um</i>
М.	<i>pograni-czu</i>	<i>światle</i>	<i>cielęciu</i>	<i>znamie-niu</i>	<i>muzeum</i>	<i>-i, -e, -um</i>

Мн. лік						
Н.	<i>pograni-cza</i>	<i>światła</i>	<i>cielęta</i>	<i>znamiona</i>	<i>muzea</i>	<i>-a</i>
Р.	<i>pograni-czy</i>	<i>światel</i>	<i>cielat</i>	<i>znamion</i>	<i>muzeów</i>	<i>-y, -i, [-], -ów</i>
Д.	<i>pograni-czom</i>	<i>światłom</i>	<i>cielętom</i>	<i>znamio-nom</i>	<i>muzeom</i>	<i>-om</i>
В.	<i>pograni-cza</i>	<i>światła</i>	<i>cielęta</i>	<i>znamiona</i>	<i>muzea</i>	<i>-a</i>
Т.	<i>pograni-czami</i>	<i>światłami</i>	<i>cielętami</i>	<i>znamio-nami</i>	<i>muzeami</i>	<i>-ami</i>
М.	<i>pograni-czach</i>	<i>światłach</i>	<i>cielętach</i>	<i>znamio-nach</i>	<i>muzeach</i>	<i>-ach</i>

У месным склоне адзіночнага ліку канчатак **-i** набываюць назоўнікі з асновай на мяккі ці зацвярдзелы зычны, а таксама на **-g, -k -ch**; у астатніх выпадках ужываецца канчатак **-e**.

У родным склоне множнага ліку большасць назоўнікаў мае нулявы канчатак, але пасля мяккага зычнага можа ўжывацца канчатак **-i**, а пасля зацвярдзелага – канчатак **-y**, напрыклад: *popiersi, orędzi, bezdroży, półroczy* і г. д. Канчатак **-ow** маюць адушаўлённы назоўнікі з суфіксам **-sk-** (напрыклад: *psisków, kocisków, kogucisków* і г. д.), а таксама назоўнікі, якія ў адзіночным ліку заканчваюцца на **-im**.

Назоўнікі *oko, ucho, dziecko* ў множным ліку ўтвараюць нерэгулярныя формы:

Н.	<i>oczy – очы</i>	<i>uszy – вуши</i>	<i>dzieci – дзеци</i>
Р.	<i>oczu</i>	<i>usz</i>	<i>dzieci</i>
Д.	<i>oczom</i>	<i>uszom</i>	<i>dzieciom</i>
В.	<i>oczy</i>	<i>uszy</i>	<i>dzieci</i>
Т.	<i>oczami/oczyma</i>	<i>uszami/uszyma</i>	<i>dziećmi</i>
М.	<i>oczach</i>	<i>uszach</i>	<i>dzieciach</i>

Наступная табліца ілюструе скланенне назоўнікаў паводле жано-чага ўзору:

Адз. лік					Канчаткі
H.	<i>droga</i> – дарога, шлях	<i>praca</i> – праца	<i>kobieta</i> – жанчына	<i>gospodynī</i> – гаспадыня	<i>rzecz</i> – рэч
P.	<i>drogi</i>	<i>pracy</i>	<i>kobiety</i>	<i>gospodynī</i>	<i>rzeczy</i>
D.	<i>drodze</i>	<i>pracy</i>	<i>kobiecie</i>	<i>gospodynī</i>	<i>rzeczy</i>
B.	<i>drogę</i>	<i>pracę</i>	<i>kobietę</i>	<i>gospodynię</i>	<i>rzecz</i>
T.	<i>drogą</i>	<i>pracą</i>	<i>kobietą</i>	<i>gospodynią</i>	<i>rzeczą</i>
M.	<i>drodze</i>	<i>pracy</i>	<i>kobiecie</i>	<i>gospodynī</i>	<i>rzeczy</i>
Кл.	<i>drogo</i>	<i>praco</i>	<i>kobieto</i>	<i>gospodynī</i>	<i>rzeczy</i>

Мн. лік					
H.	<i>drogi</i>	<i>prace</i>	<i>kobiety</i>	<i>gospodynīe</i>	<i>rzeczy</i>
P.	<i>dróg</i>	<i>prac</i>	<i>kobiet</i>	<i>gospodyń</i>	<i>rzeczy</i>
D.	<i>drogom</i>	<i>pracom</i>	<i>kobietom</i>	<i>gospodyniom</i>	<i>rzeczom</i>
B.	<i>drogi</i>	<i>prace</i>	<i>kobiety</i>	<i>gospodynīe</i>	<i>rzeczy</i>
T.	<i>drogami</i>	<i>pracami</i>	<i>kobietami</i>	<i>gospodyniami</i>	<i>rzeczami</i>
M.	<i>drogach</i>	<i>pracach</i>	<i>kobietach</i>	<i>gospodyniač</i>	<i>rzeczach</i>

Да нескланяльных назоўнікаў у польскай мове адносіцца шэраг агульных назоўнікаў, запазычаных з іншых моў – перадусім з французскай (напрыклад: *atelier* – атэлье, студыя; *foyer* – фае, *menu* – меню, *résumé* – рэзюмэ, *origami* – арыгамі і г. д.), а таксама шмат якія назвы замежных гарадоў (напрыклад: *Los Angeles* – Лос-Анжэлес, *Caracas* – Каракас, *Baku* – Баку, *San Paulo* – Сан-Паўлу, *Ułan Bator* – Улан-Батар і г. д.).

Аддзеяслоўныя назоўнікі

Аддзеяслоўны назоўнік абазначае працэс або вынік дзеяння ці працэсу. У параўнанні з беларускай мовай, польскія аддзеяслоўныя назоўнікі ўжываюцца часцей. Яны ўтвараюцца ад асноў інфінітыва дзеясловаў як незакончанага, так і закончанага трывання (за выняткам мадальных дзеясловаў *chcieć*, *mówić*, *musieć*, *wolić* і інш.), напрыклад:

opisywać (апісваць) – *opisywanie*;
opisać (апісаць) – *opisanie*;
stosować (стасаваць, ужываць) – *stosowanie*;
zastosować (прымяніць, ужыць) – *zastosowanie*.

У адрозненне ад беларускай мовы, пры аддзеяслоўным назоўніку можа знаходзіцца зваротная часціца, напрыклад:

zaangażować się (актыўна ўключыцца) – *zaangażowanie się* (актыўны ўдзел);
witać się (вітацца) – *witanie się* (узаемныя вітанні).

Аддзеяслоўныя назоўнікі належаць да ніякага роду і скланяюцца паводле адпаведнага ўзору (як назоўнік *zdanie* – гл. вышэй).

Роля назоўнікаў у сказе

Назоўнікі могуць выконваць у сказе наступную ролю:

а-в) дзеяніка, прамога, ускоснага дапаўнення (у тым ліку з прыназоўнікамі), напрыклад:

Nauczyciel (дзеянік) *odpytuje uczniów* (прамое дапаўненне) з *zadanego materiału* (ускоснае дапаўненне).

Настаўнік пытае ў вучняў зададзены матэрыял.

г) азначэння, напрыклад:

Przyjaciółka mojej żony pracuje w pogotowiu ratunkowym.
Сяброўка маёй жонкі працуе ў службе хуткай дапамогі.

д) акалічнасці (у тым ліку з прыназоўнікам), напрыклад:

Będę myślał o niej dniem i nocą.
Я буду думачь пра яе днём і ноччу.

Te spodnie można prasować tylko na lewej stronie.

Гэтыя штаны можна прасаваць толькі вывернуўшы іх на левы бок.

ПРЫМЕТНІК

Прыметнік – змяняльная часціна мовы, якая звычайна дае азначэнне назоўніку і харктарызуе яго якасць або ўласцівасць. У назоўным склоне прыметнікі адказваюць на пытанні: **які?, якая?, якое?, якія?, чый?, чыя?, чыё?, чые?**

Напрыклад:

wysoki mężczyzna – высокі мужчына,
ładna dziewczyna – прыгожая дзяўчына,
grzeczne dziecko – ветлівае дзіця,
cierpliwi nauczyciele – цярплівія настаўнікі,
czerwony kapelusz – чырвоны капялюш,
prostokątna kartka – прамавугольны аркуш,
duży plecak – вялікі заплечнік/рукзак,
słone mięso – салёнае мясо,
ciepłe wieczory – ўёплывія вечары,
anielskie lata – анёльскія гады,
wilcza ścieżka – воўчая сцяжына.

Як і ў беларускай мове, прыметнікі можна падзяліць на **якасныя, адносныя і прыналежныя**.

Кароткія формы прыметнікаў

Як і ў беларускай мове, кароткія формы польскіх прыметнікаў ужываюцца рэдка. Толькі ў кароткай форме выступаюць прыметнікі *rad* (рад, рады) і *wart* (варты); паралельныя – і кароткія, і поўныя – формы маюць: *ciekaw* (і *ciekawy* – зацікаўлены), *godzien* (і *godny* – варты, годны, шаноўны), *gotów* (і *gotowy* – гатовы), *wesoł* (і *wesoły* – вясёлы) і некаторыя іншыя прыметнікі.

Змяненне прыметнікаў

Польскія прыметнікі, як і беларускія, змяняюцца паводле роду і ліку, а таксама скланяюцца, дастасоўваючыся да адпаведных назоўнікаў. У адрозненне ад беларускіх прыметнікаў, польскія прыметнікі ў множным ліку могуць прымаць форму асабова-мужчынскую і неасабова-мужчынскую. Напрыклад: *nieuprzejmi urzędnicy* (наветлівія чыноўнікі), *pracowici studenci* (працавітыя студэнты), *drodzy goście* (дарагія гості) – асабова-мужчынскія формы, але: *nieuprzejme urzędniczki* (наветлівія чыноўніцы), *pracowite studentki* (працавітыя студэнткі), *drogie ozdoby* (дарагі ўпрыгожанні) – неасабова-мужчынскія формы.

Пры скланенні прыметнікаў мае значэнне тое, да якой асновы канкрэтны прыметнік належыць. Цвёрдую аснову маюць прыметнікі, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду заканчваюцца на *-y*, мяккую – *-тия*, што маюць канчатак *-i*.

Прыметнікі цвёрдай асновы скланяюцца гэтаксама, як і дзеепрыметнікі (гл. вышэй).

Узор скланення прыметнікаў мяккай асновы, а таксама прыналежных прыметнікаў цвёрдай асновы пададзены ў наступнай табліцы:

– а) мужчынскі род адзіночнага ліку

Н.	<i>słodki</i> – салодкі	<i>ostatni</i> – апошні	<i>ptasi</i> – птушыны	<i>matczyn</i> – матчын
Р., В. (адушаў- лённы)	<i>słodkiego</i>	<i>ostatniego</i>	<i>ptasiego</i>	<i>matczynego</i>
Д.	<i>słodkiemu</i>	<i>ostatniemu</i>	<i>ptasiemu</i>	<i>matczynemu</i>
В. (неадушаўл.)	<i>słodki</i>	<i>ostatni</i>	<i>ptasi</i>	<i>matczyn</i>
Т.	<i>słodkim</i>	<i>ostatnim</i>	<i>ptasim</i>	<i>matczynym</i>
М.	<i>słodkim</i>	<i>ostatnim</i>	<i>ptasim</i>	<i>matczynym</i>

б) ніякі род адзіночнага ліку

Н.	<i>słodkie</i>	<i>ostatnie</i>	<i>ptasie</i>	<i>matczyne</i>
Р.	<i>słodkiego</i>	<i>ostatniego</i>	<i>ptasiego</i>	<i>matczynego</i>
Д.	<i>słodkiemu</i>	<i>ostatniemu</i>	<i>ptasiemu</i>	<i>matczynemu</i>
В.	<i>słodkie</i>	<i>ostatnie</i>	<i>ptasie</i>	<i>matczyne</i>
Т.	<i>słodkim</i>	<i>ostatnim</i>	<i>ptasim</i>	<i>matczynym</i>
М.	<i>słodkim</i>	<i>ostatnim</i>	<i>ptasim</i>	<i>matczynym</i>

в) жаночы род адзіночнага ліку

Н.	<i>słodka</i>	<i>ostatnia</i>	<i>ptasia</i>	<i>matczyna</i>
Р.	<i>słodkiej</i>	<i>ostatniej</i>	<i>ptasiej</i>	<i>matczynej</i>
Д.	<i>słodkiej</i>	<i>ostatniej</i>	<i>ptasiej</i>	<i>matczynej</i>
В.	<i>słodką</i>	<i>ostatnią</i>	<i>ptasią</i>	<i>matczyną</i>
Т.	<i>słodką</i>	<i>ostatnią</i>	<i>ptasią</i>	<i>matczyną</i>
М.	<i>słodkiej</i>	<i>ostatniej</i>	<i>ptasiej</i>	<i>matczynej</i>

г) асабова-мужчынская форма множнага ліку

Н.	<i>słodcy</i>	<i>ostatni</i>	<i>ptasi</i>	<i>matczyni</i>
Р.	<i>słodkich</i>	<i>ostatnich</i>	<i>ptasich</i>	<i>matczynych</i>
Д.	<i>słodkim</i>	<i>ostatnim</i>	<i>ptasim</i>	<i>matczynym</i>
В.	<i>słodkich</i>	<i>ostatnich</i>	<i>ptasich</i>	<i>matczynych</i>
Т.	<i>słodkimi</i>	<i>ostatnimi</i>	<i>ptasimi</i>	<i>matczynimi</i>
М.	<i>słodkich</i>	<i>ostatnich</i>	<i>ptasich</i>	<i>matczynych</i>

д) неасабова-мужчынская (жаноча-рэчавая) форма множнага ліку

Н.	<i>słodkie</i>	<i>ostatnie</i>	<i>ptasie</i>	<i>matczyne</i>
Р.	<i>słodkich</i>	<i>ostatnich</i>	<i>ptasich</i>	<i>matczynych</i>

Д.	<i>słodkim</i>	<i>ostatnim</i>	<i>ptasim</i>	<i>matczynym</i>
В.	<i>słodkie</i>	<i>ostatnie</i>	<i>ptasie</i>	<i>matczyne</i>
Т.	<i>słodkimi</i>	<i>ostatnimi</i>	<i>ptasimi</i>	<i>matczynimi</i>
М.	<i>słodkich</i>	<i>ostatnich</i>	<i>ptasich</i>	<i>matczynych</i>

Ступені параўнання прыметнікаў

У польскай мове, як і ў беларускай, якасныя прыметнікі могуць утвараць вышэйшую і найвышэйшую ступені параўнання.

Вышэйшая ступень можа ўтварацца:

а) сінтэтычна – пры дапамозе суфіксаў *-sz-* або *-ejsz-* (пры збегу зычных у канцы асновы), напрыклад: *cichy* – *cichszy* (ціхі – цішэйшы), *szybki* – *szybszy* (хуткі – хутчэйшы); *ciepły* – *cieplejszy* (цёплы – цяплейшы); *ścisły* – *ścisłejszy* (сціслы – больш сціслы) і г. д.; у выпадку некаторых прыметнікаў – пры дапамозе суфікса *-aw-*, напрыклад: *żółty* (жоўты) – *żółtawy*, *śmieszny* (смешны) – *śmieszawy*, *dziwny* (дзіўны) – *dziwnawy* і г. д.; частка прыметнікаў утварае вышэйшую ступень ад іншых асноў, напрыклад: *dobry* – *lepszy* (добры – лепшы), *duży* – *większy* (вялікі – большы), *lekki* – *lżejszy* (лёгкі – лягчэйшы), *mały* – *mniejszy* (малы – меншы), *wielki* – *większy* (вялікі – большы), *zły* – *gorszy* (кепскі – горшы) і да т. п.;

б) аналітычна – пры дапамозе прыслоўяў *bardziej* (узмацненне якасці) і *mniej* (аслабленне якасці), напрыклад: *bardziej rozrywkowy* (больш забаўляльны), *bardziej obcy* (чужэйшы), *bardziej krzywy* (крывеішы); *mniej rozrywkowy* (менш забаўляльны), *mniej obcy* (менш чужы), *mniej krzywy* (менш крывы) і г. д.

Найвышэйшая ступень таксама ўтвараецца рознымі спосабамі:

а) сінтэтычна – пры дапамозе суфікса *naj-*, далучанага да прыметнікаў вышэйшай ступені, напрыклад: *najcichszy* (найцішэйшы), *najszyszy* (найхутчэйшы), *najcieplejszy* (найцяплейшы), *najlepsz* (найлепшы), *najgorszy* (найгоршы) і да т. п.; частка прыметнікаў утварае найвышэйшую ступень ад формы пазітыўнай ступені з дапамогай прыстаўкі *prze-* або суфіксаў *-uteńk-* ці *-utk-*, напрыклад: *przemil* (надта мілы), *przedziwny* (надта дзіўны), *żółciuteńki* (ярка-жоўты), *śmiesznutki* (надта смешны) і г. д.;

б) аналітычна – пры дапамозе прыслоўя: *najbardziej* (найвышэйшая ступень якасці) або *najmniej* (найніжэйшая ступень якасці), напрыклад: *najbardziej rozrywkowy* (найбольш забаўляльны), *najbardziej obcy* (найчужэйшы), *najmniej rozrywkowy* (найменш забаўляльны), *najmniej obcy* (найменей чужы) і г. д.

Месца прыметніка ў сказе

У польскай мове, як і ў беларускай, прыметнікі з якасным значэннем звычайна стаяць перад назоўнікамі, да якіх яны адносяцца, напрыклад:

Wczoraj przypadkowo spotkałem w teatrze dobrych przyjacieli.
Учора ў тэатры я выпадкова сустрэў добрых сяброў.

Але, калі прыметнікі ўжываюцца ў адносным значэнні, яны найчасцей стаяць *пасля* азначанага назоўніка. Параўнайце, напрыклад: *literatura polska* (польская літаратура), *але: rozrywkowa literatura* (забаўляльная літаратура).

Роля прыметніка ў сказе

Прыметнік можа выконваць у сказе функцыі:
а) азначэння, напрыклад:

Zimna coca-cola świetnie gasi pragnienie.
Халодная кока-кола цудоўна наталяе смагу.
Zgubiłam swoją ulubioną torbkę.
Я згубіла сваю ўлюблёную сумачку.

б) у якасці субстантываваных прыметнікаў – дзеяніка або прамога ці ўскоснага дапаўнення. Напрыклад:

Glupi (дзеянік) przegadał mądrygo (прамое дапаўненне).
Дурны мянціць языком лепш за разумнага.

ЛІЧЭБНІК

Лічэбнік – гэта змяняльная часціна мовы, якая абазначае лік, колькасць асоб, іншых жывых істот, рэчаў, а таксама парадак іх з'яўлення (размешчэння) і адказвае на пытанні: **колькі?**, **каторы** (паводле парадку)?

Польскія лічэбнікі, як і беларускія, падзяляюцца на:

■ КОЛЬКАСНЫЯ

jeden – адзін,
dwa – два,
trzy – тры,
cztery – чатыры,
pięć – пяць,
sześć – шэсць,
siedem – сем,
osiem – восем,
dziewięć – дзевяць,
dziesięć – дзесяць,
jedenaście – адзінаццаць,
dwanaście – дванаццаць,
trzynaście – трынаццаць,
czternaście – чатырнаццаць,
piętnaście – пятнаццаць,
szesnaście – шаснаццаць,
siedemnaście – семнаццаць,
osiemnaście – вясемнаццаць,
dziewiętnaście – дзевятнаццаць,
dwadzieścia – дваццаць,
dwadzieścia jeden – дваццаць адзін,
trzydzięści – трыццаць,
czterdzięści – сорак,
pięćdziesiąt – пяцьдзесят,
sześćdziesiąt – шэсцьдзесят,
siedemdziesiąt – семдзесят,
osiemdziesiąt – восемдзесят,

dziewięćdziesiąt – дзеяноста,
sto – сто,
sto dwadzieścia jeden – сто дваццаь адзін,
dwieście – дзвесце,
trzysta – трыста,
czterysta – чатырыста,
pięćset – пяцьсот,
sześćset – шэсцьсот,
siedemset – семсот,
osiemset – восемсот,
dziewięćset – дзеяцьсот,
tysiąc – тысяча,
tysiąc dwieście trzydzieści osiem – тысяча дзвесце
тыццаць восем,
milion – мільён,
miliard – мільярд,
półtora – паўтара,
jedna piąta – адна пятая,
trzy szesnaste – тры шаснаццатыя *i інш.*;

■ ПАРАДКАВЫЯ

pierwszy – першы,
drugi – другі,
trzeci – трэці,
czwarty – чацвёрты,
piąty – пяты,
szósty – шосты,
siódmy – сёмы,
ósmym – восьмы,
dziewiąty – дзеяты,
dziesiąty – дзесяты,
jedenasty – адзінаццаты,
dwunasty – дванаццаты,
trzynasty – трынаццаты,
czternasty – чатырнаццаты,
piętnasty – пятнаццаты,

szesnasty – шаснаццаты,
siedemnasty – семнаццаты,
osiemnasty – васемнаццаты,
dziewiętnasty – дзеяцьнаццаты,
dwudziesty – дваццаты,
dwudziesty pierwszy – дваццаь першы,
trzydziesty – трыццаты,
czterdziesty – саракавы,
pięćdziesiąty – пяцідзесяты,
sześćdziesiąty – шасцідзесяты,
siedemdziesiąty – сямідзесяты,
osiemdziesiąty – восьмідзесяты,
dziewięćdziesiąty – дзеяносты,
setny – соты,
sto dwudziesty drugi – сто дваццаь другі,
dwusetny – двухсоты,
trzechsetny – трохсоты,
czterechsetny – чатырохсоты,
pięćsetny – пяцісоты,
sześćsetny – шасцісоты,
siedemsetny – сямісоты,
osiemsetny – восьмісоты,
dziewięćsetny – дзеяцісоты,
tysięczny – тысячны,
dwutysięczny – двухтысячны,
ośmiotysięczny – восьмітысячны,
milionowy – мільённы,
miliardowy – мільярдны *i інш.*

■ *i ЗБОРНЫЯ*

obydwaj – абодва,
oboje – або,
pięcioro – пяцёра,
dziewięcioro – дзеяцёра *i інш.*

Змяненне лічэннікаў

Усе парадкавыя лічэннікі змяняюцца паводле роду, ліку і склания юцца дакладна гэтаксама, як прыметнікі мяккага (*drugi, trzeci, sto drugi* і г. д.), а найчасцей цвёрдага (*pierwszy, czwarty, ósmy, dwudziesty, siedemdziesiąty ósmy, tysiąc trzydziesty* і г. д.) тыпу асновы.

Кампаненты лічэннікаў, што абазначаюць дробныя лічбы, склания юцца адпаведным чынам – як колькасныя і парадкавыя лічэннікі (і г. д.); напрыклад, як пададзена ў наступнай табліцы:

Н.	<i>trzy czwarte – трэы чацвёртыя</i>
Р.	<i>trzech czwartych</i>
Д.	<i>trzem czwartym</i>
В.	<i>trzy czwarte</i>
Т.	<i>trzema czwartymi</i>
М.	<i>trzech czwartych</i>

Колькасны лічэннік *jeden* мае толькі адзіночны лік і склания ёца падобным чынам, як прыналежны прыметнік *matczyn* (гл. вышэй). Іншыя колькасныя лічэннікі, што абазначаюць цэлыя лічбы, належаць да множнага ліку.

Колькасны лічэннік *dwa (dwie)* склания ёца наступным чынам (гл. табліцу):

	Муж. або ніякі род	Жан. род	Асабова-муж. форма
Н.	<i>dwa – два</i>	<i>dwie – дзве</i>	<i>dwaj, dwóch, dwu</i>
Р.	<i>dwóch, dwu</i>	<i>dwóch, dwu</i>	<i>dwóch, dwu</i>
Д.	<i>dwom, dwu</i>	<i>dwom, dwu</i>	<i>dwom, dwu</i>
В.	<i>dwa</i>	<i>dwie</i>	<i>dwóch, dwu</i>
Т.	<i>dwoma</i>	<i>dwiema</i>	<i>dwoma, dwu</i>
М.	<i>dwóch, dwu</i>	<i>dwóch, dwu</i>	<i>dwóch, dwu</i>

Наступная табліца паказвае спосаб склания колькасных лічэннікаў *trzy i cztery*:

	Асабова-муж. форма	Неасабова-муж. форма
Н.	<i>trzej/trzech, czterej/czterech</i>	<i>trzy, cztery</i>
Р.	<i>trzech, czterech</i>	<i>trzech, czterech</i>
Д.	<i>trzem, czterem</i>	<i>trzem, czterem</i>
В.	<i>trzech, czterech</i>	<i>trzy, cztery</i>
Т.	<i>trzema, czterema</i>	<i>trzema, czterema</i>
М.	<i>trzech, czterech</i>	<i>trzech, czterech</i>

Колькасныя лічэннікі, якія абазначаюць лічбы ад 5 да 90 і 100, склания юцца паводле наступных узоруў (гл. табліцу):

	Асабова-муж. форма	Неасабова-муж. форма
Н.	<i>pięciu, ósmiu, dwunastu, pięćdziesięciu, stu</i>	<i>pięć, osiem, dwanaście, pięćdziesiąt, sto</i>
Р., Д., В., Т., М.	<i>pięciu, ósmiu, dwunastu, pięćdziesięciu, stu</i>	

Ніжэй падаецца спосаб склания колькасных лічэннікаў, якія абазначаюць лічбы 500, 600, 700, 800, 900:

	Асабова-муж. форма	Неасабова-муж. форма
Н.	<i>pięciuset, sześciuset, siedmiuset, ósmiset, dziewięciuset</i>	<i>pięćset, sześćset, siedemset, osiemset, dziewięćset</i>
Р., Д., В., Т., М.	<i>pięciuset, sześciuset, siedmiuset, ósmiset, dziewięciuset</i>	

Зборныя лічэбнікі скланяюцца паводле ўзору, паказанага ў наступнай табліцы:

Н.	<i>dwoje</i> – двоє	<i>troje</i> – тroe	<i>czworo</i> – чацвёра	<i>dwanaścioro</i> – дванаццаць (асоб)
Р.	<i>dwojga</i>	<i>trojga</i>	<i>czworga</i>	<i>dwansciorga</i>
Д.	<i>dwojgu</i>	<i>trojgu</i>	<i>czworgu</i>	<i>dwanaściorgu</i>
В.	<i>dwoje</i>	<i>troje</i>	<i>czworo</i>	<i>dwanaścioro</i>
Т.	<i>dwojgiem</i>	<i>trojgiem</i>	<i>czworgiem</i>	<i>dwanaściorgiem</i>
М.	<i>dwojgu</i>	<i>trojgu</i>	<i>czworgu</i>	<i>dwanaściorgu</i>

Займеннік *obydwaj* скланяецца як асабова-мужчынская форма *dwaj* (гл. вышэй), а займеннік *oboje* – як неасабова-мужчынскі прыметнік мяккай асновы множнага ліку.

Роля лічэбніка ў сказе

У сказе польскія лічэбнікі могуць выконваць наступныя функцыі:

а) дзейніка, напрыклад:

Właśnie minęła piętnasta.

Толькі што было пятнаццаць гадзін./Якраз мінула пятнаццатая.

б) дапаўнення, напрыклад:

Zegar wybił szesnastą.

Гадзіннік прабіў шаснаццаць гадзін/шаснаццатую.

в) азначэння, напрыклад:

Mój dzadek mieszka na piątym piętrze.

Мой дзед жыве на шостым паверсе.

Dwie koleżanki wybrały się do miasta na zakupy.

Дзве каляжанкі адправіліся ў горад рабіць пакупкі.

г) часткі выказніка, напрыклад:

Jestem druga w kolejce przed okienkiem w banku.

Я – другая ў чарзе каля акенца ў банку.

ЗАЙМЕННІК

Займеннік – гэта часціна мовы, што мае больш агульнае, менш абмежаванае значэнне, замяняе ў сказе імя або прыслоўе і адказвае на пытанне той часціны мовы, якую замяняе. Польскія займеннікі, у прынцыпе як і беларускія, можна падзяліць на

- 1) асабовыя (*ja* – я, *ty* – ты, *on* – ён, *ono* – яно, *ona* – яна, *my* – мы, *wy* – вы; *oni*, *one* – яны і г. д.);
- 2) указальныя (*ten* – гэты, *ta* – гэтая, *to* – гэта; *ci*, *te* – гэтыя; *tamten* – той, *tamto* – тое, *tamta* – тая; *tamci*, *tamte* – тыя; *ów* – той, *owe* – тое, *owa* – тая, *owi*, *owe* – тыя і г. д.);
- 3) пытальныя/адносныя (*kto* – хто, *co* – што, *który* – каторы, які; *jaki* – які, *czyj* – чый і г. д.);
- 4) адмоўныя (*żaden* – ніводзін, ніякі; *nikt* – ніхто, *nic* – нішто, нічога; *niczuj* – нічый і г. д.);
- 5) зваротныя (*się* – ся, *sobie* – сабе, *siebie* – сябе);
- 6) прыналежныя (*mój* – мой, *twój* – твой, *swój* – свой, *jego* – яго, *jej* – яе, *nasz* – наш, *wasz* – ваш, *ich* – іх і г. д.);
- 7) неазначальныя (*ktoś* – хтосьці, *coś* – штосьці, *jakiś* – нейкі, *czyjś* – чыйсьці, *któryś* – нейкі, *pewien* – пэўны нейкі; *wszelaki* – усялякі, *wszelki* – любы, *ktokolwiek* – хто-небудзь, *cokolwiek* – што-небудзь, *jakikolwiek* – які-небудзь, *byle kto* – хто заўгодна, абы-хто; *byle co* – што заўгодна, абы-што; *byle jaki* – які заўгодна, абы-які;

kto bądź – хто хочаш, *co bądź* – што хочаш, *jaki bądź* – які хочаш, *lada kto* – абы-хто, *lada jaki* – абы-які, *kiedy indziej* – некалі яшчэ і г. д.);

- 8) а таксама займеннікі-лічэбнікі (*ile* – колькі, *tyły* – столькі, *kilka* – некалькі, *ilekolwiek* – колькі заўгодна);
- 9) і займеннікі-прыслоўі (*jak* – як, *gdzie* – дзе, куды; *kiedy/gdy* – калі, *gdziekolwiek* – дзе заўгодна, куды заўгодна; *kiedykolwiek* – калі-небудзь, калі заўгодна; *jakkolwiek* – як заўгодна, *dokądkolwiek* – куды заўгодна, *niekiedy* – калі-нікалі, *byle gdzie* – абы-дзе, *kedy* – кудой, якой дарогай; *któredy* – як, дзе; *skąd, odkąd* – адкуль; *dokąd* – куды, *pokąd* – куды, *dopóki* – да якога часу, *tak* – так, *to* – гэта, *byle jak* – абы-як, *jakoś* – неяк, *wtedy* – тады, *tedy* – сюдою, гэтай дарогай; *tu, tutaj* – тут; *tam* – там; *tamtedy* – тудою, той дарогай; *wtem* – (як) раптам, у гэтай хвілі; *potem* – потым, *zatem* – затым, пасля; *stąd, od-tąd* – адсюль; *dotąd* – дасюль, *stamtąd* – адтуль, *dlatego* – таму, *dlaczego* – чаму, *potąd* – дасюль, *ówdzie* – сямтам, дзе-нідзе; *owak* – гэтак, *owędy* – іншай дарогай, *gdzieś* – недзе, дзесьці, кудысьці; *gdzie indziej* – недзе яшчэ, некуды яшчэ; *gdzie niegdzie* – дзе-нідзе, *kiedyś* – калісьці, некалі; *nigdzie* – нідзе, нікуды; *nigdy* – ніколі, *znikąd* – невядома адкуль, *nijako* – ніяк, *jako tako* – так сабе і г. д.).

Пры гэтым займеннікі-прыслоўі не змяняюцца, у адрозненне ад усіх іншых катэгорый гэтай часціны мовы, якія змяняюцца паводле ліку, склону, часам паводле роду (нескланяльнымі з'яўляюцца часціцы *-s, -kolwiek, bye, bądź, lada, indziej*).

Змяненне займеннікаў

Наступныя табліцы паказваюць, якім чынам скланяюцца польскія асабовыя займеннікі:

a) адзіночны лік

H.		P.	Д.	В.	T.	M.
<i>ja – я</i>	поўн. форма	<i>mnie</i>	<i>mnie</i>	<i>mnie</i>	<i>mną</i>	<i>mnie</i>
	каротк. нена- ціскн. форма	<i>mię</i>	<i>mi</i>	<i>mię</i>	–	–
<i>ty – ты</i>	поўн. форма	<i>ciebie</i>	<i>tobie</i>	<i>ciebie</i>	<i>tobą</i>	<i>tobie</i>
	каротк. нена- ціскн. форма	<i>cię</i>	<i>ci</i>	<i>cię</i>	–	–
<i>on – ён</i>	поўн. форма	<i>jego</i>	<i>jemu</i>	<i>jego</i>	–	–
	каротк. нена- ціскн. форма	<i>go</i>	<i>mu</i>	<i>go</i>	–	–
	з прыназоўн.	<i>niego</i>	<i>niemu</i>	<i>niego</i>	<i>nim</i>	<i>nim</i>
<i>ono – яно</i>	поўн. форма	<i>jego</i>	<i>jemu</i>	<i>je</i>	–	–
	каротк. нена- ціскн. форма	<i>go</i>	<i>mu</i>	–	–	–
	з прыназоўн.	<i>niego</i>	<i>niemu</i>	<i>nie</i>	<i>nim</i>	<i>nim</i>
<i>ona – яна</i>	поўн. форма	<i>jej</i>	<i>jej</i>	<i>ja</i>	–	–
	з прыназоўн.	<i>niej</i>	<i>niej</i>	<i>nią</i>	<i>nią</i>	<i>niej</i>

b) множны лік

H.		P.	Д.	В.	T.	M.
<i>my – мы</i>		<i>nas</i>	<i>nam</i>	<i>nas</i>	<i>nami</i>	<i>nas</i>
<i>wy – вы</i>		<i>was</i>	<i>wam</i>	<i>was</i>	<i>wami</i>	<i>was</i>
<i>oni – яны</i> (асабова- муж.)	без пры- назоўн.	<i>ich</i>	<i>im</i>	<i>ich</i>	–	–
	з пры- назоўн.	<i>nich</i>	<i>nim</i>	<i>nich</i>	<i>nimi</i>	<i>nich</i>
<i>one – яны</i> (неасабова- муж.)	без пры- назоўн.	<i>ich</i>	<i>im</i>	<i>je</i>	–	–
	з пры- назоўн.	<i>nich</i>	<i>nim</i>	<i>nie</i>	<i>nimi</i>	<i>nich</i>

На пачатку сказа, а таксама пасля прыназоўнікаў ужываюцца толькі поўныя формы займеннікаў, у іншых выпадках могуць ужывацца кароткія формы (там, дзе яны маюцца), напрыклад:

Mnie ta książka się nie podobała.
 Мне гэтая кніжка не спадабалася.
Proszę, podaj mi długopis.
 Калі ласка, падай мне ручку.
Jej można całkowicie zaufać.
 Ёй можна цалкам давяраць.
Więcej już tu nic nie powiem.
 Болей я нічога яму ўжо не скажу.

Трэба таксама памятаць, што ў лістуванні адпаведныя займеннікі пішуцца з вялікай літары (як і слова *Pan, Pani, Państwo*), напрыклад:

Przesyłam Ci moje pożdrowienia.
 Дасулаю табе мае віншаванні.
Ciąły czas Was wspominamy.
 Мы ўвесь час узгадваем пра вас.

Указальныя займеннікі скланяюцца так, як паказана ў наступнай табліцы:

	Муж. род	Ніякі род	Жан. род	Асабова- муж. форма	Неасабова- муж. форма
H.	<i>ten – гэты, tamten, ów – той</i>	<i>to – гэта, tamto, owe – тое</i>	<i>ta – гэтая, tamta, owa – тая</i>	<i>ci – гэтыя, tamci, owi – тыя</i>	<i>te – гэтыя, tamte, owe – тыя</i>
P.	<i>tego, tamtego, owego</i>	<i>tego, tamtego, owego</i>	<i>tej, tamtej, owej</i>	<i>tych, tamtych, owych</i>	<i>tych, tamtych, owych</i>

Д.	<i>temu, tamtemu, owemu</i>	<i>temu, tamtemu, owemu</i>	<i>tej, tamtej, owej</i>	<i>tym, tamtym, owym</i>	<i>tym, tamtym, owym</i>
B.	<i>tego, tamtego, owego</i>	<i>to, tamto, owe</i>	<i>te, tamta, owq</i>	<i>tych, tamtych, owych</i>	<i>te, tamte, owe</i>
T.	<i>tym, tamtym, owym</i>	<i>tym, tamtym, owym</i>	<i>ta, tamta, owq</i>	<i>tymi, tamtymi, owymi</i>	<i>tymi, tamtymi, owymi</i>
M.	<i>tym, tamtym, owym</i>	<i>tym, tamtym, owym</i>	<i>tej, tamtej, owej</i>	<i>tych, tamtych, owych</i>	<i>tych, tamtych, owych</i>

Пытальныя займеннікі *kto* (хто), *co* (што), *czyj* (чый), з якімі сваёй формай супадаюць і адпаведныя адносныя, скланяюцца аналагічна мадэлям, паказаным у пададзенай ніжэй табліцы (звярніце ўвагу на значнае падабенства большасці формаў да іх беларускіх адпаведнікаў):

	Адз. лік					Мн. лік
H.	<i>kto – хто</i>	<i>co – што</i>	<i>czyj – чый</i>	<i>czyje – чые</i>	<i>czyja – чья</i>	<i>czyje – чые</i>
P.	<i>kogo</i>	<i>czego</i>	<i>czyjego</i>	<i>czyjego</i>	<i>czyjej</i>	<i>czyich</i>
D.	<i>komu</i>	<i>czetmu</i>	<i>czyjetmu</i>	<i>czyjetmu</i>	<i>czyjej</i>	<i>czyim</i>
B.	<i>kogo</i>	<i>co</i>	<i>czyj / czyjego</i>	<i>czyje</i>	<i>czyjq</i>	<i>czyje</i>
T.	<i>kim</i>	<i>czym</i>	<i>czyim</i>	<i>czyim</i>	<i>czyjq</i>	<i>czyimi</i>
M.	<i>kim</i>	<i>czym</i>	<i>czyim</i>	<i>czyim</i>	<i>czyjej</i>	<i>czyich</i>

Падобным чынам скланяюцца адмоўныя займеннікі *nikt* (ніхто), *nic* (нішто, нічога), *niczyj* (нічый), а таксама неазначальныя займеннікі з часціцай *-ś* (якая ставіцца пасля асабовага канчатку).

Адмоўны займеннік *żaden* (ніводзін) скланяецца так, як лічэннік *jeden*.

Займеннікі-лічэбнікі *ile* (колькі), *tyle* (столькі), *kilka* (некалькі), неазначальны займеннік *ilekolwiek* (колькі-небудзь) маюць такую ж форму ў неасабова-мужчынскай форме вінавальнага склону, а ва ўсіх іншых формах ускосных склонаў атрымоўваюць флексію: *iliu*, *tylu*, *kilku*, *ilukolwiek* (у творным склоне існуюць паралельныя формы: *iloma*, *tyloma* і *kilkoma*).

Скланенне зваротнага займенніка, які не мае назоўнага склону, мае шэраг агульных рысаў са скланеннем падобнага займенніка ў беларускай мове. Яно паказана ў табліцы, змешчанай ніжэй:

P.	<i>siebie</i> – сябе
D.	<i>sobie</i> – сабе
B.	<i>siebie/się</i> – сябе
T.	<i>sobą</i> – сабой, сабою
M.	<i>sobie</i> – сабе

Прыналежныя займеннікі *jego* (яго, ягоны), *jej* (яе, ейны), *ich* (іх, іхні) склонавых канчаткаў не маюць. Прыналежныя займеннікі *mój* (мой), *twój* (твой), *swój* (свой), *nasz* (наш), *wasz* (ваш), а таксама займеннікі розных тыпаў, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку маюць канчаткі *-i* або *-u* (напрыклад, *jaki* – які, *były jaki* – абы-які, *taki* – такі, гэткі, *wszelki* – любы, *wszelaki* – усялякі; *który* – каторы, які і г. д.), скланаюцца гэтаксама, як адпаведныя прыметнікі цвёрдай або мяккай асновы (гл. вышэй).

Роля займеннікаў у сказе

У сказе польскія займеннікі могуць выконваць наступныя функцыі:

а) дзеяніка, напрыклад:

On jest świetnym dyplomatą.
Ён – выдатны дыпламат.

Wy macie najpiękniejszy dom w okolicy.
У вас самы прыгожы дом у наваколлі.

б) укоснага ці прамога дапаўнення, напрыклад:

Maciej pomógł nam w przeprowadce.
Мацей дапамог нам у пераездзе.
Widziałam go wczoraj.
Я бачыла яго ўчора.

в) азначэння, напрыклад:

Taki człowiek nie wzbudza we mnie zaufania.
Такі чалавек не выклікае ў мяне даверу.
Twoja przyjaciółka mi się podoba.
Твая сяброўка мне падабаецца.

г) часткі выказніка, напрыклад:

Tamten samochód nie jest mój.
Той аўтамабіль – не мой.
Wydarzenie było takie...
Падзея была гэткая...

д) акалічнасці, напрыклад:

Wtedy on wyszedł z domu.
Тады ён выйшаў з дому.
Tyle mieliśmy kłopotów..
Столькі было ў нас кlopату...

ПРЫСЛОЎЕ

Прыслоўе – незмяняльная часціна мовы, якая ўказвае на час, месца, спосаб дзеяння або на акалічнасці, у/пры якіх гэтае дзеянне адбывалася, адказваючы на пытанні: **калі?**, **з якога часу?**, **да якога часу?**, **дзе?**, **куды?**, **адкуль?**, **як доўга?**, **як?**, **якім чынам?**, **у якой ступені?**

У сказе прыслоўі могуць адносіцца найчасцей да дзеяслова, але таксама да прыметніка або да іншага прыслоўя. Напрыклад:

Wczoraj czułam się bardzo samotnie.

Учора я адчувала сябе вельмі самотнаю.

Samolot leciał niebezpiecznie nisko.

Самалёт ляцеў небяспечна-нізка.

Роля прыслоўя ў сказе

У сказе прыслоўі выконваюць функцыю акалічнасці часу, месца або спосабу дзеяння. Напрыклад:

Jutro wybierzymy się na party do Zakopanego.

Заўтра мы адпраўляемся катаца на лыжах у Закапанэ.

Ten człowiek wszędzie ma znajomych.

У гэтага чалавека паўсюды знаёмыя.

Kasia potrafi interesująco opowiadać.

Кася ўмее цікава расказваць.

ЗЛУЧНІК

Злучнік – несамастойная (службовая) часціна мовы, якая злучае часткі тэксту, сказы, члены сказа, часткі складанага сказа.

Злучнікі падзяляюцца на:

а) злучальныя, якія служаць для злучэння сінтаксічна раўнапраўных адзінак – частак складаназлучанага сказа або аднародных членаў сказа.
Да такіх злучнікаў у польскай мове належаць: **i – і**, **oraz – і**, **а таксама**;

a – а, і; też – і, а таксама; także – а таксама; ani – ані, зусім не; ale – але; lecz – але; natomiast – аднак; zaś – але; jednak – аднак; jednakże – аднаік (жа); wszakże – але (ж); lub – ці; albo – або; czyli – або, ці то; bądź – або, ці; czy – ці; niż – чым; niżeli – чым; niczym – (амаль) як, niby – быццам, нібы; więc – такім чынам; zatem – такім чынам; dlatego – таму; przeto – таму; toteż – вось жа; tudzież – прытым, разам з тым; i... i – і... і; ani... ani – (а)ні... (а)ні; bądź... bądź – ці (то)... ці (то); to... to – то... то; już to... już to – або... або і г. д.;

б) падпарадковальныя, якія служаць для сувязі сінтаксічна нераўнапраўных адзінак – частак складаназалежнага сказа. Сярод такіх злучнікаў – **że – што; iż – што; jeżeli – (пры ўмове) калі; jeśli – (пры ўмове) калі; żeby – каб; aby – каб; ażeby – каб; bo – бо; bowiem – бо; albowiem – бо; gdyż – бо; ponieważ – паколькі; skoro – раз ужо, паколькі; gdy – калі; gdyбы – калі б, каб; choć – хоць; chociaż – хоць; aczkolwiek – хоць; mimo że – хоць; nim – перш чым; zanim – перш чым; az – пакуль; jak – як; jako – як і г. д.**

У польскай мове падвойныя адмоўныя злучнікі могуць выступаць і як адзіночныя, не абавязкова паўтараючыся – як гэта мае месца ў беларускай мове. Парапайнайце:

Польскае: *Nie jestem sędzią, ani prokurem.*

Беларускае: Я ні суддзя, ні пракурор.

ПРЫНАЗОЎНІК

Прыназоўнік – несамастойная (службовая) часціна мовы, якая ўказвае на сінтаксічныя адносіны паміж членамі сказа. Прыназоўнікі спалучаюцца з назоўнікамі (у тым ліку аддзеялоўнымі) і займеннікамі, у адпаведнасці з іх склонамі, прычым дапасаванасць паводле склонаў прыназоўнікаў у польскай мове не заўсёды супадае з дапасаванасцю адпаведных прыназоўнікаў у беларускай. Характар гэтай дапасаванасці паказвае наступная табліца:

Склоны	Прыназоўнікі
+ Р.	<i>bez</i> (без), <i>beze</i> (без), <i>dla</i> (для, дзеля), <i>do</i> (да, у), <i>do(o)</i> , <i>koła</i> (навокал), <i>koło</i> (каля, ля), <i>mimo</i> (міма, паўз), <i>obok</i> (паўз, каля), <i>od</i> (ад), <i>około</i> (вакол, навокал), <i>oprócz</i> (акрамя, апрача), <i>podczas</i> (падчас), <i>podług</i> (паводле), <i>potmimo</i> (акрамя), <i>prócz</i> (апроч), <i>skutkiem</i> (у выніку), <i>spod</i> (з-пад), <i>spośród</i> (з ліку, сярод), <i>spoza</i> (з-па-за), <i>sprzed</i> (з-пад), <i>sprzede</i> (з-пад), <i>śród</i> (сярод, паміж), <i>u</i> (у), <i>według</i> (паводле), <i>wobec</i> (перед, праз), <i>wskutek</i> (у выніку), <i>wśród</i> (сярод), <i>wzdłuż</i> (уздоўж), <i>zamiast</i> (замест), <i>znad</i> (з-па-над), <i>zza</i> (з-за) і г. д.
+ Д.	<i>dzięki</i> (дзякуючы), <i>k</i> (да), <i>ku</i> (да), <i>przeciw</i> (супраць), <i>wbrew</i> (насуперак) і г. д.
+ В.	<i>poprzez</i> (цераз), <i>przez</i> (праз)
+ М.	<i>przy</i> (пры, у, на)
+ В. або М.	<i>na</i> (на), <i>o</i> (а, аб, пра), <i>po</i> (па), <i>w</i> (у), <i>we</i> (у, ва)
+ В або Т.	<i>między</i> (паміж, між), <i>nad</i> (над), <i>pod</i> (пад), <i>pomiędzy</i> (паміж), <i>ponad</i> (па-над), <i>przed</i> (перед), <i>przede</i> (перед), <i>poza</i> (па-за) і г. д.
+ Р. або Т.	<i>z</i> (з), <i>ze</i> (са, з)
+ Р., або В., або Т.	<i>za</i> (за)

ЧАСЦІЦА

Часціца – незмяняльная службовая часціца мовы, з дапамогай якой можна змяніць значэнне іншай часціны мовы, выразіць або ўзмацніць пытанне, загад, пажаданне, пярэчанне, меркаванне, частотнасць выказвання.

Польскія часціцы можна падзяліць на наступныя:

- а) пытальныя (*czy* – ці; *czy aby* – хіба; *czyżby* – ці, хіба; *co?* – праўда?; *abo co?* – ці не так?; *-li* – ці і г. д.);

- б) адмоўныя (*nie* – не; *zupelnie nie* – зусім не; *wcale nie* – зусім не; *zgola nie* – абсалютна не і г. д.);
- в) указальныя (*oto* – вось; *ot* – от);
- г) абмежавальныя (*prawie* – амаль; *nieco* – прыблізна; *odrobinę* – крыху; *dosyć* – досыць; *omal* – ледзьве; *tylko* – толькі; *dopiero* – толькі; *wylacznie* – выключна; *bodaj* – бадай; *xiaba*; *bodajże* – бадай што; *choćby* – хоць бы; *chyba* – хіба, бадай; *może* – можа і г. д.);
- д) узмацнільныя (*aż* – аж; *nawet* – нават; *już* – ужо; *coraz* – усё; *szczególnie* – асабліва; *zwłaszcza* – найперш; *-ż* – ж; *-że* – жа; *no* – ані; *jakżeż* – як жа і г. д.);
- е) удакладняльныя (*akurat* – акурат; *właśnie* – менавіта; *mniej* *więcej* – больш-менш; *po prostu* – напросту; *równie* – аднолькава, таксама і г. д.);
- ж) мадальныя (*by* – б; *gdyby* – калі б і г. д.);
- з) загадныя (*niech*, *niechaj* – няхай, хай) і г. д.

ВЫКЛІЧНІК

Выклічнікі таксама належаць да незмяняльных часцінаў мовы: яны служаць для выказвання:

- а) рознага кшталту эмоцый, намераў і загадаў таго, хто гаворыць. Да найчасцей ужываных польскіх выклічнікаў гэтай групы належаць *ach!*, *e!*, *eh!*, *fe!*, *ha!*, *halo!*, *hej!*, *hen!*, *hola!*, *hop!*, *no!*, *o!*, *och!*, *oj!*, *rany!*, *biada!*, *Boże!*, *hurra!*, *bravo!*, *cholera!*, *do diabla!*, *psiakrew!*, *psiakość!* і г. д.;
- б) гукапераймальныя выклічнікі *bęć!*, *miau!*, *plusk!*, *kukuryku!*, *paf!*, *pac!*, *brzdeć!*, *kuku!* і г. д.

СІНТАКСІС

Сінтаксічны лад польскай мовы шмат у чым блізкі да сінтаксічнага ладу беларускай мовы. У залежнасці ад мэты выказвання тут можна вылучыць *апавядальныя*, *пытальныя* і *пабуджальныя* скazy; паводле структуры яны могуць быць *простымі* і *складанымі* (складаназлучанымі або складаназалежнымі). Паводле падобных прынцыпаў у абедзвюх мовах будуюцца складаныя сінтаксічныя адзінствы (мікратэксты).

Да галоўных членаў сказа ў польскай мове, як і ў беларускай, належаць дзеянік і выказнік, да даданых членаў сказа – дапаўненне, азначэнне, акаличнасць.

Найістотнейшыя адрозненні паміж дзвюма мовамі ў сінтаксічным ладзе выяўляюцца ў наступным.

1. У польскай мове формы дзеяслова-звязкі *być* (які спрагаецца) ужываюцца не толькі ў формах будучага і прошлага часу, але і ў формах часу цяперашняга. Напрыклад:

Jestem dziennikarzem.
Я – журналіст.
Jesteśmy inżynierami.
Мы – інжынеры.
Jesteście dyplomatami.
Вы – дыпламаты.
Warszawa jest stolicą Polski.
Варшава – сталіца Польшчы.

Як відаць з апошняга прыкладу, назоўнік іменнай часткі выказніка ў падобных выпадках ставіцца ў творным склоне.

2. У польскай мове пры выказніках, выражаных асабовымі формамі дзеясловаў у цяперашнім, прошлым або будучым часе, асабовыя зaimеннікі 1-й і 2-й (а часам і 3-й) асобы адзіночнага і множнага ліку звычайна не ўжываюцца. Напрыклад:

Wróciłem do domu bardzo późno.

Я вярнуўся дадому вельмі позна.

Musisz naprawić ten rower.

Ты павінен адрамантаваць гэты ровар/веласіпед.

Chętnie pomagam rodicom w pracach domowych.

Мы ахвотна дапамагаем бацькам у хатній працы.

Znacie się w tym najlepiej.

Вы ў гэтым разбіраецца найлепш.

Zapominaj ciągle o moich książkach.

Яны ўвесь час забываюць пра мае кніжкі.

Będę czekał na okazję.

Буду чакаць зручнай магчымасці.

3. Калі ў беларускай мове могуць парадельна ўжывацца зварот з дзеясловам **мець** + **назоўнік** і зварот у **мяне** (**циябе**, **яго**, **яе**, **нас**, **вас**, **іх**) **ёсць** + **назоўнік** (напрыклад, **я маю твор** або: **у мяне ёсць твор**), то ў польскай мове ў такіх выпадках ужываецца толькі канструкцыя **mieć** + **назоўнік** (напрыклад: **mam utwór** – **я маю твор**).

4. Калі пры польскім назоўніку ёсць два дапасаваныя азначэнні, выражаныя адноснымі прыметнікамі, то азначэнне, у якім больш выразна праглядаецца супрацьпастаўленне, ставіцца пасля гэтага назоўніка. Напрыклад:

białoruska literatura piękna – беларуская мастацкая (а не навуковая ці якая іншая) літаратура.

5. У польскай мове сустракаюцца канструкцыі, якіх няма ў беларускай мове, – тыпу *czy i* (+адносны зaimеннік), напрыклад:

Nie wyobrażam sobie, czy i jak potrafię to zrozumieć.

Не ўяўляю, ці здолею я зразумець гэта, а калі здолею, то якім чынам.

6. У польскай мове адмоўныя злучнікі не абвязкова паўтараюцца і могуць выступаць як адзіночныя. Напрыклад:

Nie znoszę (ani) prokuratorów, ani adwokatów.
Не цяплю ані пракурару, ані адвакатаў.

7. У параўнальных канструкцыях з указаннем на роўную ступень у польскай мове ўжываецца займеннік *tak*. Напрыклад:

Wydarzenia były tak okropne.
Падзеі былі такія жахлівія.

8. Існуе вялікая колькасць выпадкаў адрознення паміж польскай і беларускай мовамі з кіраваннем у словазлучэннях розных тыпаў. Напрыклад:

- a) у словазлучэннях з дзеясловамі:
- agitować za* (+ T.) – агітаваць за (+ B.),
bać się o (+ B.) – баяцца за (+ B.),
dbać o (+ B.) – дбаць/клапаціца пра (+ B.),
decydować o (+ B.) – вырашыць (+ B.),
doznać (+ P.) – зазнаць/зведаць/адчуць (+ B.),
dzwonić do (+ P.) – званіць (+ Д.),
głosować na (+ B.) – галасаваць за (+ B.),
martwić się o (+ B.) – непакоіцца наконт (+ P.),
mścić na (+ M.) – помсіць (+ Д.),
nienawidzieć (+ P.) – ненавідзець (+ B.),
osiągnąć (+ B.) – дасягнуць (+ P.),
położyć się na (+ M.) – легчы на (+ B.),
pożyczyć (+ P.) – пазычыць (+ B.),
prosić o (+ B.) – прасіць (+ P. / + B.),
próbować (+ P.) – спрабаваць/каштаваць (+ B.),
przegrać z (+ T.) – прайграць (+ Д.),
przekonać o / do (+ P.) – пераканаць у (+ B.),
przyznać się do (+ P.) – прызнацца ў (+ M.),
rozczarować się do (+ P.) – расчараўвацца ў (+ M.).

skazać na (+ B.) – прысудзіць/прыгаварыць да (+ P.),
słuchać (+ P.) – слухаць (+ B.),
sprostać (+ Д.) – справіцца з (+ Т.),
strzec (+ P.) – сцерагчы (+ B.),
szukać (+ P.) – шукаць (+ P. / + B.),
uczyć się (+ P.) – вучыцца (+ Д.),
uważyć za (+ B.) – лічыць (+ Т.),
użyć (+ P.) – ужыць (+ B.),
walczyć o (+ B.) – змагацца за (+ B.),
wątpić w (+ B.) – сумнявацца ў (+ Т.),
winszować (+ Д., + P.) – віншаваць (+ Д.) з (+ Т.),
wygrać z (+ T.) – выйграць у (+ P.),
zabrać (+ Д.) – забраць (+ B.),
zacząć od (+ P.) – пачаць з (+ P.),
zasłużyć na (+ B.) – заслужыць (+ B.),
zdradzić (+ B.) *dla* (+ P.) – здрадзіць (+ Д.) у (+ М.),
zrezygnować z (+ P.) – адмовіцца ад (+ P.),
żartować z (+ P.) – жартаваць над (+ Т.)
і шмат інш.;

б) у імянных словазлучэннях з назоўнікамі:

chęć na (+ P.) – жаданне (+ P.),
badania nad (+ T.) – даследаванні (+ P.),
dowód na (+ B.) – доказ (+ P.),
milość (+ P.) – любоў/каханне да (+ P.),
nadzieja na (+ P. / + B.) – надзея на (+ B.),
nostalgia za (+ T.) – настальгія/туга па (+ M.),
obawa przed (+ T.) – непакой за (+ B.)/боязь (+ P.)/перед (+ Т.),
odmowa (+ P.) – адмова ў (+ M.),
pamiątka (+ P.) – памяць пра (+ B.),
powód do (+ P.) – падстава для (+ P.),
różnica (+ P.) – розніца ў (+ M.),
wizyta w (+ M.) – візіт у (+ B.),
worek na (+ B.) – мяшок для (+ P.)/пад/на (+ B.)
і шмат інш.;

в) у імянных словазлучэннях з прыметнікамі/дзеепрыметнікамі:

bogaty w (+ B.) – багаты (+ Т.)/на (+ В.),
ciekaw (do) (+ Р.) – зацікаўлены (+ Т.)/у (+ М.),
dumny z (+ Р.) – горды ад (+ Р.)/(+ Т.),
gorliwy do / w (+ М.) – рупны/старанны ў (+ М.),
gotowy na (+ В.) – гатовы да (+ Р.),
obfitы w (+ В.) – багаты/шчодры на (+ В.),
obojętny na (+ В.) – абыякавы да (+ Р.),
rewny (+ Р.) – упэўнены ў (+ М.),
przychylny (+ Д.) – прыхільны да (+ Р.),
spokojny o (+ В.) – спакойны за (+ В.),
syty (+ Р.) – съты (+ Т.),
sczęśliwy z (+ Р.) – шчаслівы ад (+ В.),
ubogi w (+ В.) – бедны (+ Т.)/на (+ В.),
winny w (+ В.) – вінаваты ў (+ М.),
zadowolony z (+ Р.) – задаволены (+ Т.)
і шэраг інш.

НЕКАТОРЫЯ ЎСТОЙЛІВЫЯ ВЫРАЗЫ

Ніжэй мы падаём выбар устойлівых выразаў, часта ўжываных у польскай мове, з іх прыблізнымі беларускімі эквівалентамі. Дзеля зручнасці гэтая выразы згрупаваныя тэматычна – так, як гэта звычайна робіцца ў размоўніках.

1. Прывітанні, ветлівые формы звароту, формулы развітання, найчасцей ужываныя выразы, выказванне згоды, нязгоды або сумневу

Dzień dobry! – Добры дзень!
Dobry wieczór! – Добры вечар!
Cześć! – Прывітанне!
Czołem! – Маё шанаванне!
Witam serdecznie! – Вітаю!
Dobranoc! – Дабранач!
Do widzenia! – Да пабачэння!
Do zobaczenia! – Да сустрэчы!
Na razie! – Пакуль!
Życzę powodzenia! – Поспехаў Вам!
Wszystkiego dobrego! – Усяго добра!
Do jutra! – Да заўтра!
Klaniam się! – Усяго найлепшага!
Muszę już iść. – Мне ўжо трэба ісці.
Czas wracać do domu. – Час вяртацца дадому.
Szczęśliwej podróży! – Шчаслівай дарогі!

Jak się masz? – Як маешся?/Як дуж-здароў?

Jak się Pan(i) miewa? – Як у Вас справы?

Dziękuję, dobrze. – Дзякую, усё добра.

Czy mogę przedstawić Panu/Pani?.. – Ці можна Вас пазнаёміць з?..

Milo mi Pana/Panią poznać. – Рады познаёміцца з Вамі.

Tak. – Праўда. /Tak. /Але.

Nie. – Не.

Jak się nazywasz? – Як цябе завуць?

Jak się Pan(i) nazywa? – Як Вас завуць?

Nazywam się... – Мяне завуць...

Jestem Polakiem/Polką. – Я – паляк/полька.

Przyjeżdżam z... – Прыйзджаю з...

Czy Pan(i) mówi po polsku/białorusku/angielsku niemiecku/rosyjsku/ukraińsku/francusku? – Ці гаворыце Вы па-польску/па-беларуску/па-англійску/па-нямецку/па-расійску/па-украінску/па-французску?

Trochę mówię po białorusku. – Я крыху гавару па-беларуску.

Jaki Pan(i) zna język obcy? – Якую замежную мову Вы ведаече?

Nie rozumiem. – Не разумею.

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powtórzyć? – Ці не маглі б Вы паўтарыць?

Proszę mówić wolniej. – Калі ласка, гаварыце павольней.

Szanowny Panie! – Шаноўны спадар!

Szanowna Pani! – Шаноўная спадарыня!

Panowie! – Спадарства!/Панове!

Panie! – Пане!

Panny! – Дзяўчата!

Szanowni państwo! – Шаноўная грамада!

Szanowni koledzy! – Шаноўныя калегі!

Panie dyrektorze! – Спадар дырэктар!

Pani dyrektor! – Спадарыня дырэктар!

Panie profesorze! – Спадар прафесар/настаўнік!

Pani profesor! – Спадарыня прафесар/настаўніца!

Panie doktorze! – Доктар!

Pani doktor! – Спадарыня доктар!

Panie redaktorze! – Спадар рэдактар! (адносіцца да ўсіх журналісташ)

Pani redaktor! – Спадарыня рэдактар! (адносіцца да ўсіх журналістак)

Panie policjancie! – Спадар паліцыянт/паліцэйскі!

Drodzy goście! – Дарагія госці!

Drodzy przyjaciele! – Дарагія сябры!

Smacznego! – Смачна есці!

Na zdrowie!/Na zdroweczko! – На здароўе!

Sto lat! – Сто гадоў жыцця!

Wesołych Świąt! – Са святамі!

Szczęśliwego Nowego Roku! – З Новым годам!

Najlepsze życzenia dla żony/męża! – Перадайце найлепшыя пажаданні Вашай жонцы/Вашаму мужу!

Gratuluję! – Віншую!

Serdecznie współczuję. – Ад сэрца спачуваю.

Przepraszam (bardzo)! – Прашу прабачэння!/Даруйце!

Przepraszam za spóźnienie. – Прабачце за спазненне.

Proszę mi wybaczyć. – Прашу дараваць мне.

Bardzo mi przykro. – Мне вельмі прыкра.

Bardzo szkoda. – Мне вельмі шкада.

Żałuję. – Шкада.

Dziękuję (ślicznie)! – Дзякую!

Dziękuję bardzo! – Вялікі дзякую!

Z góry dziękuję. – Загадзя ўдзячны/удзячная.

Dziękuję za zaproszenie! – Дзякую за запрошэнне!

Dziękuję za informacje! – Дзякую за інфармацыю!

Proszę bardzo. – Калі ласка.

Nie ma za co. – Няма за што.

(Nic) nie szkodzi. – Нічога-нічога.

Proszę wejść. – Калі ласка, заходзьце.

Proszę siadać. – Калі ласка, сядайце. /Прашу сядыць.

Serdecznie zapraszam/zapraszamy! – Сардэчна запрашаю/ запрашаем.

Proszę nas odwiedzić. – Калі ласка, завітайце да нас.

Proszę chwilę zaczekać. – Пачакайце крыху, калі ласка.

Zgubilem się/zgubiłam się. – Я заблудзіўся/заблудзілася.

Szukam tego adresu. – Я шукаю гэты адрас.

Oczywiście! – Вядома!

Naturalnie! – Натуральна!

Owszem! – Відавочна!

Świętne! – Цудоўна!

Zgadzam się. – Я згодны/згодная.

Słusznie! – Слушна!

Z przyjemnością! – З задавальненнем!

Ja także. – І я таксама.

Na pewno. – Напэўна.

Chyba ta Pan(i) rację. – Напэўна, Ваша праўда/вы маеце рацыйно.

Milo mi to słyszeć! – Прыменна гэта чуць!

(Bardzo) się cieszę! – Я вельмі рады/радая!

Na pewno nie. – Відаць, што не.

Wcale nie! – Да не!

Nie wolno. – Нельга/няможна.

W żadnym wypadku! – Ни ў якім разе!

To nieprawda. – Няпраўда.

Nie wiem. – Не ведаю.

To niemożliwe. – Гэта немагчыма.

Niestety, nie mogę. – На жаль, не могу.

Nie chcę. – Не хачу.

Nie mam. – (У мяне) няма.

Nie trzeba. – Не трэба.

Mylisz się. – Ты памыляешся.

Pan(i) się myli. – Вы памыляецца.

Jestem innego zdania. – Я мяркую іначай.

Wprost przeciwnie. – Якраз наадварот.

Nic podobnego! – Нічога падобнага!

Wykluczone! – Гэта выключана.

Protestuję! – Я пратэстую.

Jestem przeciw... – Я супраць.

To nie moja sprawa. – Гэта не моя справа.

Zostawcie mnie w spokoju. – Пакіньце мяне ў спакоі.

Może. – Можа.

Być może. – Мабыць.

Jeszcze nie wiadomo. – Яшчэ не вядома.

Nie jestem pewien/pewna. – Я не ўпэўнены/не ўпэўненая.

Wątpię. – Сумняваюся.

Obawiam się, że nie. – Баюся, што не.

To chyba przesada. – Напэўна, гэта перабольшанне.

To bardzo źle. – Гэта вельмі кепска.

Coś okropnego! – Жах!

Przykro mi to słyszeć. – Мне прыкра гэткае чуць.

Trudno mi w to uwierzyć. – Мне цяжка ў гэта паверыць.

Proszę o spokój! – Прашу цішыні!

2. Пытанні

Kto? – Хто?

Co? – Што?

Co to znaczy? – Што гэта значыць?

Czego Pan(i) sobie życzy? – Чаго жадаеце?

Kogo/czego państwo szukają? – Каго/што шукаеце?

Czyj to paszport? – Чый гэта пашпарт?

Dlaczego? – Навошта?

Kiedy? – Калі?

Gdzie? – Дзе?/Куды?

Gdzie Pan(i) mieszka? – Дзе Вы жывяще?

Ile płaci?/Ile to kosztuje? – Колькі гэта каштуе?

Czy to możliwe? – Ці гэта магчыма?

Czy mógłby/mogłaby mi Pan(i) powiedzieć? – Ці не маглі б Вы мне сказаць/падказаць?

Czy mogę przypalić? – Ці можна закурыць?

Kto to jest? – Хто гэта?

Co to jest? – Што гэта?

Jaki jest pański adres? – Які Ваш адрес?

Co się stało? – Што здарылася?

Co tam jest napisane? – Што там напісана?

W której stronę mam iść? – У які бок мне ісці?

Czym tam dojechać? – Чым туды можна даехаць?

Czy jesteśmy daleko od...? – Ці далёка мы ад...?

Czy pan(i) może mi pomóc? – Ці можаце Вы мне дапамагчы?

Gdzie się znajduję...? – Дзе знаходзіцца...?

Skąd Pan(i) przyjechał(a)? – Адкуль Вы прыехалі?

Skąd Pan(i) wie o tym? – Адкуль Вы пра гэта ведаеце?

Kto jest ostatni? – Хто тут апошні?

Co Pan(i) o tym sądzi? – Што вы пра гэта думаеце?

Komu to oddać? – Каму гэта аддаць?

3. Час

Która godzina? – Колькі часу?

Jest jedenasta. – Адзінаццаць./Адзінаццатая.

Wpół do dziewiątej. – Палова на дзвеятую./Палова дзвеятай.

Za kwadrans ósma. – Без чвэрці восьмая/восем.

Dwadzieścia po dwunastej. – Дваццаць на першую.

Dwudziesta czterdzieści. – Дваццаць гадзін сорак хвілін.

O której godzinie? – Аб якой гадзіне?/У колькі?

Od której godziny? – Ад якой гадзіны?

Do której godziny? – Да якой/каторай гадзіны?

Czy długo to potrwa? – Ці доўга гэта працягнення?

Za ile godzin? – Праз колькі гадзін?

Za ile minut? – Праз колькі хвілін?

Za ile sekund? – Праз колькі секундаў?

Rano. – Уранні./З раніцы.

O świcie. – На досвітку./З самага рання.

Dziś rano. – Сёння ўранні.

Południe. – Час апоўдні./Сярэдзіна дня.

Przed południem. – У першай палове дня.

Po południu. – У другой палове дня.

Wieczór. – Вечар.

Wieczorem. – Увечары.

Dziś wieczorem. – Сёння ўвечары.

Noc. – Ноч.

W nocy. – Уначы.

O północy. – Апоўначы.

O zmroku. – Калі абцягнела.

Dzień. – Дзень.

W dzień. – Удзень./Днём.

Tydzień. – Тыдзень.

Za tydzień. – Праз тыдзень.

W tym tygodniu. – На гэтым тыдні.

Miesiąc. – Месяц.

Za miesiąc. – Праз месяц.

Rok. – Год.

Za rok. – Праз год.

W roku. – Цягам/на працягу года.

W przeszłym roku. – У наступным годзе./Налета.

W ubiegłym roku. – Летась.

W tym/bieżącym roku. – Сёлета.

Dziś./Dzisiaj. – Сёння.

Wczoraj. – Учора.

Jutro. – Заўтра.

Pojutrze. – Паслязаўтра.

Za wcześnie. – Занадта рана./Зарана.

Za późno. – Занадта позна./Запозна.

W poniedziałek. – У панядзелак.

We wtorek. – У аўторак.

W środę. – У сераду.

W czwartek. – У чацвер.

W piątek. – У пятніцу.

W sobotę. – У суботу.

W niedzielę. – У нядзелю.

W dni robocze. – У буднія дні.

W dni świąteczne. – У выхадныя (дні).

W styczniu. – У студзені.

Piątego stycznia. – Пятага студзеня.

W lutym. – У лютым.

Dwudziestego czwartego lutego. – Дваццаць чацвёртага лютага.

W marcu. – У сакавіку.

W kwietniu. – У красавіку.

W maju. – У траўні.

W czerwci. – У чэрвені.

W lipcu. – У ліпені.

W sierpniu. – У жніўні.

W wrześniu. – У верасні.

W październiku. – У кастрычніку.

W listopadzie. – У лістападзе.

W grudniu. – У снежні.

Którego dnia mamy? – Якое ў нас сёняня чысло?

Dziś jest szósty wrześniu. – Сёння – шостага верасня.

Święta. – Святы.

Boże Narodzenie. – Каляды./Божае Нараджэнне.

Nowy Rok. – Новы Год.

Dzień Konstytucji 3 Maja. – Дзень Канстытуцыі 3 Траўня.

Dzień Wszystkich Świętych. – Дзень Усіх Святых.

Dzień Niepodległości. – Дзень Незалежнасці.

Dzień Matki. – Дзень Маці.

Wielkanoc. – Вялікдзень.

Wiosna. – Вясна.

Wiosna. /Na wiosnę. – Увесну./Вясною.

Lato. – Лета.

Latem./W lecie. – Улетку.

Jesień. – Восень.

Jesienią. /W jesieni/Na jesieni. – Восенню./Увесень.

Zima. – Зіма.

Zimą. /W zimie. – Зімою./Узімку.

4. Надвор'е. Кірункі свету

Jaka dzisiaj pogoda? – Якое сёння надвор'е?
Niebo jest pogodne. – Неба яснае.
Niebo się chmurzy. – Хмарыцца.
Pada. – Ідзе дождж.
Kropi. – Накропвае дожджык.
Leje jak z cebra. – Ліе як з цэбра.
Pada śnieg. – Ідзе снег.
Wieje silny/słaby wiatr. – Моцны/невялікі вецер.
Przejaśnia się. – Пачынае праясняцца.
Dzisiaj jest mróz. – Сёння марозна.
Dzisiaj jest zimno. – Сёння халодна.
Dzisiaj jest ciepło. – Сёння цёпла
Dzisiaj jest gorąco. – Сёння спёка/скварна.
Dzisiaj jest duszno. – Сёння (за)душна.
Upał. – Спёка. /Сквар.
Przymrozki. – Замаразкі.
Zamieć. – Завіруха./Замець.
Mgła. – Імгла./Туман.
Burza. – Бура./Навальніца.
Chmury. – Хмары.
Wiatr. – Вецер.
Północ. – Поўнач.
Na północy. – На поўнач(ы).
Południe. – Поўдзень.
Na południu. – На поўдні.
Wschód. – Усход.
Na wschódzie. – На ўсходзе.
Zachód. – Захад.
Na zachódzie. – На захадзе.

5. Колеры

Biały. – Белы.
Czarny. – Чорны.
Czerwony. – Чырвоны.
Pomarańczowy. – Аранжавы/памаранчавы.
Żółty. – Жоўты.
Zielony. – Зялёны.
Niebieski. – Блакітны.
Siny. – Сіні.
Fioletowy. – Фіялетавы.
Beżowy. – Бэж.
Brązowy. – Карычневы.
Ciemny. – Цёмны.
Granatowy. – Цёмна-сіні.
Jasny. – Светлы.
Popielaty. – Попельны.
Różowy. – Ружовы.
Srebrny. – Срэбны.
Szary. – Шэрэ.
Złoty. – Залаты.

6. Свяяцтва

Babcia. – Бабуля.
Brat. – Брат.
Ciotka. – Іётка.
Córka. – Дачка.
Dziadek. – Дзядуля.
Dziecko./Dzieci. – Дзіця./Дзеци.
Krewny/Krewna. – Сваяк./Свяячка.

Kuzyn/Kuzynka. – Стрыечны брат./Стрыечная сястра.

Małżeństwo. – Муж і жонка./Спадарства.

Matka. – Маці.

Mąż. – Муж.

Narzeczony. – Жаніх/нарачоны.

Narzeczona. – Нявеста/нарачоная.

Ojciec. – Бацька.

Rodzice. – Бацькі.

Siostra. – Сястра.

Syn. – Сын.

Teściowa. – Цешча.

Teśc. – Цесць

Wnuk/Wnuczka. – Унук./Унучка.

Zięć. – Зяць.

Żona. – Жонка.

7. Асабовыя звесткі

Nazwisko. – Прозвішча.

Nazwisko panieńskie. – Дзяўочае прозвішча.

Imię. – Імя.

Imię ojca. – Імя па бацьку.

Imię matki. – Матчына імя.

Data urodzenia. – Дата нараджэння.

Miejsce urodzenia. – Месца нараджэння.

Obywatelstwo. – Грамадзянства.

Narodowość. – Нацыянальнасць.

Stan cywilny. – Грамадзянскі/цывільны стан.

Żonaty/Zamężna. – Жанаты./Замужам.

Wolny/Wolna. – Нежанаты./Не замужам.

Zawód. – Прафесія.

Miejsce pracy. – Месца працы.

Miejsce zamieszkania. – Месца пражывання.

Numer dowodu osobistego. – Нумар пасведчання асобы.

Numer paszportu. – Нумар (замежнага) пашпарту.

Podpis. – Подпіс.

8. Занятак. Прафесія. Пасада.

Adwokat. – Адвакат.

Aktor. – Актар.

Aptekarz. – Аптэкар.

Artysta. – Мастак. /Дзеяч мастацтва.

Architekt. – Архітэктар.

Bibliotekarz/Bibliotekarka. – Бібліятэкар/Бібліятэкарка.

Biolog. – Біёлаг.

Chemik. – Хімік.

Dentysta. – Стаматолаг.

Dziennikarz/Dziennikarka. – Журналіст/Журналістка.

Duchowny. – Духоўнік./Служка культу.

Dyrektor. – Дырэктар.

Ekonomista. – Эканаміст.

Elektryk. – Электрык.

Filolog. – Філолаг.

Filozof. – Філосаф.

Fizyk. – Фізік.

Fotograf. – Фатограф.

Górnik. – Шахцёр.

Historyk. – Гісторык.

Inżynier. – Інжынер.

Kierowca. – Шафёр/кіроўца.

Kierownik. – Кіраўнік.

Kolejarz. – Чыгуначнік.

Komputerowiec. – Камп'ютаршчык.

Krawiec. – Кравец.

Księgowy/Księgowa. – Бухгалтар(ка)./Аўдытар.

Kucharz. – Кухар/повар.

Lekarz. – Лекар/урач.

Lotnik. – Лётчык/пілот.

Malarz. – Мастак./Жывапісец.

Marynarz. – Марак.

Maszynista. – Машыніст.

Matematyk. – Матэматык.

Muzyk. – Музыкант.

Nauczyciel. – Настаўнік.

Oficer. – Афіцэр.

Pisarz. – Пісьменнік/літаратар.

Piekarz. – Пекар.

Policjant. – Паліцыянт/паліцэйскі.

Prawnik. – Юрыйст.

Profesor. – Прафесар.

Programista. – Програміст.

Reżyser. – Рэжысёр.

Robotnik. – Рабочы.

Rolnik. – Земляроб/селянін.

Sędzia. – Суддзя.

Sekretarz. – Сакратар.

Sportowiec. – Спартсмен/спартовец.

Sprzedawca/Sprzedawczyni. – Прадавец. /Прадаўшчыца.

Student/Studentka. – Студэнт/Студэнтка.

Terapeut. – Доктар-тэрапеўт.

Urzędnik. – Службовец/чыноўнік.

Wykładowca. – Выкладчык.

Żołnierz. – Вайсковец./Салдат/жаўнер.

9. Некаторыя польскія прымаўкі, выслоўі, фразеалагізмы

Argusowe oko. – Пільнае вока.

Biały kruk. – Белая варона.

Brak piątej klepki. – Без цара ў галаве.

Cicha woda brzegi rwie. – У ціхім балоце чэрці водзяцца.

Cicho jak makiem zasiał. – Ціха-ціхутка.

Co się odwlecze, to i usieczce. – Адклад не ідзе на лад.

Czarna godzina. – Ліхая гадзіна.

Dać się we znaki. – Давацца ў знакі.

Dla pozoru. – Для адводу вачэй.

Egipskie ciemności. – Непранікальны змрок./Хоць вока выкалі.

Ezopowy język. – Эзопава мова.

Funta kłaków nie warte. – Нічога не вартае.

Golym okiem. – Голым вокам.

Groch z kapustą. – Боб з гарохам.

Huzia na Józia. – Навальвацца (на каго. -н.) усім гамузам.

Iść gdzie oczy poniosą. – Ісці куды вочы глядзяць.

Jak to się mówi. – Як той казаў.

Jak u Pana Boga za piecem. – Як у Бога за печкай.

Jakby kamień z serca spadł. – Быццам бы гара з плеч звалілася.

Jakby nigdy nic. – Як ні ў чым ні бывала.

Jeden do Sasa, drugi do lasa. – Хто ў боб, хто ў гарох.

Jeden w drugiego. – Адзін у адзін.

Kątem oka. – Краем вока.
Lew salonowy. – Свецкі леў.
Leżeć do góry brzuchem. – Ляжаць на баку/лайдачыцу.
Łza się kręci w oku. – Слёзы на вочы набягаяюць.
Ma ogień w oczach. – У яго/яе вочы гарашь.
Maczać palce. – Улазіць у нядобрую справу.
Masz, babo, placek! – Вось табе і маеш!
Mieć nerwy jak postronki. – Мець нацягнутыя нервы.
Miedzy młotem a kowadlem. – Між двух агнёў.
Na oko. – На вока.
Na własną biedę. – На сваю галаву.
Na złamanie karku. – У вір галавою.
Narobić bigosu. – Наламаць дроў.
Nie ma o czym mówić. – Няма пра што гаварыць.
Nie wychodzi to mi z głowy. – У мяне гэта з галавы не выходзіць.
Nie zmrużyć oka. – Не прымружыць вока.
Ni to panna, ni to mężatka. – Ні дома, ні замужам.
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. – Насіў воўк – панеслі й воўка.
Obrzucać błotem. – Абліваць гразёю.
Od zarania dziejów. – Спакон вякоў.
Pepek świata. – Пуп зямлі.
Pleść banialuki. – Гарод гарадзіць.
Pod żadnym pozorem. – Ні пад якім выглядам.
Pojechać do Abrahama na piwo. – Паехаць да Абрама на піва.
Przepędzić na cztery wiatry. – Адпусціць на ўсе чатыры бакі.
Przy okazji. – Пры выпадку.
Puścić mimo uszu. – Прапусціць міма вушэй.
Robić słodkie oczy. – Рабіць залёты/залицаца.
Rzut oka. – Кароткі/першы позірк.

Skręcić sobie kark. – Скруціць сабе галаву.
Stara śpiewka. – Старая песня.
Stawać dęba. – Станавіцца на дыбкі/упарціцца.
Szukaj wiatru w polu. – Шукай ветру ў полі.
Tęga głowa. – Мудрая галава.
Twardy grunt pod nogami. – Цвёрдая глеба пад ногамі.
Twarzą w twarz. – Вочы ў вочы.
Ugrzeźnąć po same uszy. – Загразнуць/улезіці па самыя вушки.
Urwać głowę. – Адарваць галаву.
W czerpku urodzony. – Нарадзіўся ў кашулі.
Wart Pac pałaca, a pałac Paca. – Абое рабое.
Wbić sobie do głowy. – Узяць сабе ў галаву.
Zabłąkana owca. – Блудная авечка.
Zatkajdziura. – Ад кожнае бочки затычка.
Zawracać głowę. – Дурыць галаву.
Zuch do kluch. – Зух супраць мух.
Żabie po kolana. – Вераб’ю па калена.

10. Шыльды, надпісы

Alkohole – Алкагольныя напои
Antykwariat – Букіністичная кнігарня/Антыкварыят
Apteka – Аптэка
Artykuły elektroniczne – Электроніка
Artykuły papiernicze – Канцылярскія тавары
Artykuły spożywcze – Прадукты харчавання
Autobus – Аўтобус
Bar – Закусачная/Бар
Biblioteka – Бібліятэка
Bilety – Білеты

Biuro podróży – Бюро падарожжаў/Турыстычнае бюро
Bizuteria – Ювелірныя вырабы/Біжутэрыя
Bufet – Буфет/Закусачная
Bursa – Інтэрнат
Cukiernia – Кандытарская
Dentysta – Стаматолаг
Dla niepalących – Для тых, хто не курыць
Dla palących – Для курцоў
Dla panów – Для мужчын
Dla panń – Для жанчын
Drób – Вырабы з птушкі
24 h – Кругласутачна
Dworzec PKP – Чыгуначны вакзал
Dworzec PKS – Аўтавакзал
Fryzjer damski – Жаночая цырульня
Fryzjer męski – Мужчынскская цырульня
Galanteria – Галантарэя
Garmazeria – Кулінарыя
Hamulec bezpieczeństwa – Стоп-кран/Аварыйны тормаз
Herbata – Гарбата/Чай
Hotel – Гатэль/Гасцініца
Hurtownia – Оптовая крама
Informacja – Бюро даведак
Internet – Інтэрнэт
Jubiler – Ювелір
Kantor – Абмен валюты
Kawa – Кава
Kawiarnia – Кавярня
Kino – Кінатэатр/Кіно
Komunikacja krajowa – Транспарт міжгародніх маршрутаў

Komunikacja miejska – Гарадскі транспарт
Komunikacja międzynarodowa – Транспарт міжнародных маршрутаў
Konfekcja – Гатовае адзенне
Kontrola – Кантроль/Праверка
Kosmetyki – Касметыка
Ksero – Ксеракапіраванне
Księgarnia – Кнігарня
Kwiaciarnia – Кветкавая крама
Lekarz – Доктар/Урач
Linie lotnicze – Авіялініі/Авіякампанія
Lody – Марожанае
Łazienka – Ванны пакой
Mięso – Мяса
Motel – Матэль
Myjnia – Мыццё аўтамабіляў
Nabiał – Малочныя вырабы/тавары
Napoje – Напоі
Naprawa – Рамонт
Nie parkować! – Не паркавацца!
Nie wychylać się! – Не высоўвацца!
Niskie ceny – Танныя тавары/Нізкія цэны
Notariusz – Натарыус
Obniżka – Скідка
Obuwie – Абутак
Odjazd – Ад'езд
Odlot – Вылет
Opony – Шыны
Owoce – Садавіна
Palarnia – Месца для курэння

Parking – Паркоўка
Parter – Першы паверх
Peron – Платформа/Перон
Pieczywo – Хлебабулачныя вырабы
Piesi – Пешаходны пераход
Piętro – Паверх
Piwo – Піва
Plac – Плошча/Пляц
Poczekalnia – Зала чакання
Poczta – Пошта
Pole namiotowe – Палаткавае/намётавае поле
Przechowalnia bagażu – Камера захоўвання
Przejście – Пераход
Przyjazd – Прыезд
Przylot – Прылёт
Rabat – Скідка/Зніжка
Restauracja – Рэстаран
Rozkład jazdy – Расклад руху
Ryby – Рыба
Samoobsługa – Самаабслугоўванне
Serwis – Абслугоўванне/Сэрвіс
Sklep – Крама
Smażalnia ryb – Смажанне рыбы
Sprzedaż biletów – Продаж білетаў
Stacja benzynowa/paliw – Запраўка
Stomatolog – Стаматолаг
Szatnia – Гардэроб/Распранальня
Szkoła – Школа/Вучэльня
Toalety – Туалеты
Tor – Каляя/Пуць

Tramwaj – Трамвай
Trolejbus – Тралейбус
Ulica – Вуліца
Uniwersytet – Універсітэт
Urząd celny – Мытня
Usługi – Паслугі
Warzywa – Гародніна
WC – Туалет
Wejście – Уваход
Wędliny – Вяндліна/Вэнджаныя прадукты
Wolny – Свабодна
Wyjście – Выход
Wymiana walut – Абмен валюты
Wypożyczalnia – Пункт пракату
Wyprzedaż – Распродаж
Wystawa – Выстава
Wyższa szkoła – ВНУ
Zajezdnia – Транспартны парк
Zajęty – Занята
Zegarmistrz – Гадзіннікавы майстар/Рамонт гадзіннікаў
Zespół szkół – Комплекс навучальных установ
Złotnik – Ювелір
Zły pies – Злы сабака
Związek zawodowy – Прафсаюз

Выкарыстаныя крыніцы

1. Волкава Я. В., Авілава В. Л. Польска-беларускі слоўнік. Мн., 2004.
2. Кіклевіч А. К., Кожынава А. А., Кур'ян I. У. Польская мова. Мн., 2000.
3. Клышка А. Беларуска-польскі размоўнік. Мн., 1992.
4. Пальцев Г. В. Польский язык. Мн., 1984.
5. Aksamitow A., Czurak M. Słownik frazeologiczny białorusko-polski. Warszawa, 2000.
6. Bąba S., Liberek J. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa, 2002.
7. Jasińska T., Bartoszewicz A. Kieszonkowy słownik białorusko-polski, polsko-białoruski. Warszawa, 2007.
8. Kalėda B. Lenkiški-lietuviški pasikalbėjimai. Vilnius, 1990.
9. Podlawska D., Świątek-Brzezińska M. Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa – Bielsko-Biała, 2008.
10. Stachera K. Gramatyka polska. Bielsko-Biała, 2006.
11. Szadyko S., Wójcik A. Mini-rozmówki białoruskie. Warszawa, 1990.
12. Wichrowska W. Język polski: Kieszonkowy słownik ortograficzny. Warszawa, 2007.

ЗМЕСТ

ФАНЕТЫКА І ПРАВАПІС	3
Алфавіт	3
Націск і інтанацыя	6
МАРФАЛОГІЯ	7
Дзейслоў	7
Дзеепрыметнік і дзеепрыслоёе	20
Назоўнік	25
Прыметнік	38
Лічэбнік	43
Займеннік	49
Прыслоёе	56
Злучнік	56
Прынаゾўнік	57
Часціца	58
Выклічнік	59
СИНТАКСІС	60
НЕКАТОРЫЯ ЎСТОЙЛIVЫЯ ВЫРАЗЫ	65
Выкарыстаныя крыніцы	86